

Умовы падпіскі:
 на 1 год — 90 к.; на 3 м-цы — 2 р. 60 к.;
 на 6 м-ца — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 к.
 Замісць адсутку: месцавага — 10 к., інша-
 гарадніага — 20 кап.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТНІ:
 За радок копіраці (пазла тэксту) —
 60 кап. Іншагародніа — 1 р.
 Таверод тэксту ў два разы даражэй,
 пры шматразовым друкаванні — адна
 на агода.
 Згодна паст. СНІ ад 10 верасня 1924 г.
 бірэцца зьверху тарыфу 10 проц. падатау.

Падпісчы і абавестні прымаюцца: У Гал. Качтары газ. „Зьвязда“ — г. Менск, Савецкая, 63,
 (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У агародных гарадах — у адд.
 Бэл. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах,
 РЭДАКЦЫЯ — Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор:
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзён;
 тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдак-
 цыі — ад 12 да 2-ае гадзіны дня, тэлеф.
 № 6-19. 3) Начнны рэдактар (друкарня)
 ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кантор: Г. Кантор
 Кантора абавестні падпісчы тэл. № 781.

Аўторак, 4 сьнежня 1928 г.
№ 278 (3185)
 Конт. збожжа кумару ўсёды 5 кап.

Год выданьня дванаццаты.

Вынікі работы аб'яднанага пленуму ЦК і ЦКК КП(б)Б

Цэнтральным пытаньнем, якое праходзіла чырвонай ніткай праз даклады і ўсе выступленьні, на пленуме было блізкамоўнае пытаньне аб правах неабсяпечы ва ўсёй нашай партыі, у тым ліку і ў КП(б)Б.

Пленум завастовыў сваю ўвагу і ўвагу ўсёй КП(б)Б на тым факце, што ў спэцыфічных умовах Беларусі гэта неабсяпечана набывае яшчэ больш актуальнае значэньне, чым ва ўсёй УсеКП(б). А таму КП(б)Б павінна быць асабліва пільнай, асабліва чулай іменна ў адносінах барацьбы з правам ухілам, накіроўваючы на яго галоўны і асноўны удар. Зразумела, гэта не азначае, што ў якой-небудзь ступені павінна быць паслаблена барацьба з контр-рэвалюцыйным пратэцыянізмам, які ў апошні час таксама прабуе дзеіцца падняць галзу. Барацьба на два франты, з ударам па правам ухіле, барацьба з прымірэнчымі адносінамі да адхіленьня ад правільнай лэнінскай лініі і павінна быць, такім чынам, асноўным зместам партыйнай работы на бліжэйшы перыяд часу. Пленум паказаў шляхі і мэты для гэтай барацьбы і работы: «Сьмелая, рашучая масавая самакрытыка, разгорнутая ўнутры-партыйная дэманстрацыя, разгорнутая партыйна-выхаваўчая, культурная праца — вось асноўныя мэты выхаваньня партыйных мас, мабілізацыі іх на барацьбу з ухіламі і прымірэнствам да іх».

У поўнай згодзе з генэральнай лініяй усёй нашай партыі на далейшае развіцьцё справы індустрыялізацыі, пленум даў ясныя і выразныя ўстаноўкі на пытаньнях гаспадарчага будаўніцтва БССР. Ва ўмовах Беларусі КП(б)Б павінна праводзіць палітыку ўсямернага павышэньня ўдзельнае вагі прамысловасьці ва ўсёй народнай гаспадарцы нашай рэспублікі. Прамысловыя прадпрыемствы павінны быць разьлічаны галоўным чынам на наш мясцовы беларускі сырэц. Аднак, паколькі мясцовыя сырэцковыя рэсурсы не забяспечваюць адпаведнага тэмпу разьвіцьця прамысловасьці, пастолькі належаў увага павінна быць аказана і насаджэньню ў нас прадпрыемстваў, якія разьвіваюцца на прывазным сырэцы і на паўфабрыкатах.

У адносінах сельскае гаспадарні пленум ЦК КП(б)Б зьмеў у бок усё гутары аб «застой» або «дэградацыі» сельскае гаспадарні. Пленум адзначаў, што на працягу рэвалюцыйнага часу мы маем наўліхны рост сельскае гаспадарні. Аднак, гэты рост зараз, пры бурным тэмпе прамыслованага будаўніцтва, нас задавальняе ўжо не можа. Таму пытаньні калектывізацыі сельскае гаспадарні, узьняцьця ўраджайнасьці, яго эфэктыўнасьці набываюць зараз рашучае значэньне і павінны стаяць у цэнтры ўвагі ўсёй КП(б)Б. Ва ўмовах БССР (малазямельнае, влікі процант мала-

Посьпехі беларускай культуры ў БССР даюць маральную сілу заходнім беларусам

Камунізм вырашае беларускае пытаньне і мае ўплыў на масы ў Заходняй Беларусі

Зьява дэпутата Гаўрыліка на трэцім працэсе грамады

ВІЛЬНЯ, 1. Трэці дзень судовага працэсу ў Наваградку быў цалком запоўнены допытам трох «сьведкаў» абвінавачаньня: двух праванатараў і аднаго паліцыянта.

Першы сьведка — Янкоўскі — хваліцца, што ён добра ведае ўсе спосабы дзейнасьці кампартыі на абшарах Наваградчыны, заалеае ўсіх падсудных да камуністычных і прабуе ахарактарызаваць дзейнасьць кожнага ў камуністычных ячэйках. Дэпутата Стагановіча Янкоўскі робіць «аплячунку» (??) і заўважа, што ён нібы-та дапамагаў вучням Наваградзкае гімназіі ўцякаць у БССР пасля выкрыцьця ячэйкі ў гімназіі. Малец нібы-та быў інструктарам па ўзбраеньні. У Наваградзкім павеце нібы-та было 80 кампачэн. Але наогул, не зважаючы на свае пахвальбы аб добрай азнаёмленасьці, Янкоўскі часта блытаецца і ня можа даць канкрэтных фактаў і лічбаў, хваецца за агульныя выразы.

Другі сьведка падобнага ж гатунку Гадыцкі-Цьвірка стараецца давесці віну, галоўным чынам, дэпутата Стагановіча, Мальца, Альшэўскага Дубравіча і старшыні Наваградзкага акруговага Таварыства беларускае школы Аляшквіча, якога ён абвінавачвае ў прыналежнасьці да райному КПЗБ.

Пасьля абедзенага перапынку даваў паказаньні асьпірант паліцыі Крэмар, які даваў даты, прозьвішчы і лічбы, стараючыся, як відаць, давесці, што яго паказаньні не такія галаслоўныя, як папярэдніх «сьведкаў». Але абаронцам Сьмяроўскаму і Гоніквілю лёгка ўдаецца зьбіць Крэмар. Тады на дапамогу апошняму прыйшлі пракурор і старшыня суду, адхіляючы найбольш няпрыемныя для «сьведкі» пытаньні абаронцаў.

Чацьвёрты дзень працэсу быў заняты допытам некалькіх сьведкаў абароны і двух экспертаў. Дэпутат Гаўрылік тлумачыць грунт, на якім вырастаюць палітычныя працэсы ў Зах. Беларусі і зазначае, што грунтам гэтым ёсьць польская палітыка ў адносінах да беларусоў.

Абшарніцае «Слово» называе прамова дэпутата Гаўрыліка «абвінавачваньнем па адрасу польскай дзяржаўнасьці».

Асноўная, найбольш цікавая задача, — сказаць ён, — заключалася ў тым, каб прывесць хвалючыя ўражаньні ад адрасу польскай дзяржаўнасьці.

Франка-італьянскі антаганізм павялічваецца

Барацьба імперыялістыч-ных за калёніі

РЫМ, 1. Фашыстскі друк абурецца зьявай Пуанкаре ў палаце дэпутатаў у часе абгаворваньня вайсковага бюджэту аб «дзяржаве з імперыялістыч-мі тэндэнцыямі, якая гатова адабраць у Францыі мандат на Сірыю і якая не карыстаецца сымпатыямі французскіх левых партыяў».

Газета «Джурналь д'Італія» па гэтым поведзе піша: «Мы тэрмінова прабуем ад Пуанкаре растлумачэньня гэтай нязвычайнай фразы. Мы ваяўляем, што імя Італіі ня можа быць скарыстана замежным урадам для ўнутранай партыянскай гульні. Зьява Пуанкаре — гэта нялоўкая спроба замаскаваць рэальны францускі імперыялізм, наіспушчым імперыялізмам Італіі».

Газета зазначае, што Францыя атрымала ў выніку вайны вялізарныя калёніі, але не залпацла калёніяльнага доўгу Італіі. Наконт гэтага газета піша: «Італія ніколі ня марыла аб мандатах на Сірыю і ня прабавала яго».

Іна дабіваецца толькі вывазеньня Сірыі, таму перапрадаваць францускія пушкі і салдаты. Аб тым, што Францыя парушае незалежнасьць Сірыі, сьведчыць бамбардыроўка Дамаску, зьбіеньне мірнага пасельніцтва Сірыі, крывавае задушэньне паўстаньня друзаў, роспуск сірыйскага парламенту ва працяжэньне ім праграбаваньні аб незалежнасьці».

«Трыбуна» бачыць у словах Пуанкаре доказ таго, што ня толькі левы, але і нацыяналістычная Францыя адносіцца ваража да фашыстскай Італіі. «Узброеная да зубоў Францыя — заканадавае газета — бяе ўсякага поведзе ўсёды ваймае варажою да нас пазыцыю. Цікава даведацца, ці лічыць гэта Англія вынікам франка-брытанскае згоды, накіраванай да ўмацаваньня эўрапейскага міру». (ТАСС).

Павысіць працоўную дысцыпліну, зжыць прагулы — чарговыя важнейшыя задачы прафсаюзаў

ХАРКАЎ, 3. На адкрыцьці 4-га Усеўкраінскага зьезду прафсаюзаў прамова выступіў генэральны сакратар ЦК КП(б)У т. Касіёр.

— Асноўная, найбольш цікавая задача, — сказаў ён, — заключалася ў тым, каб прывесць хвалючыя ўражаньні ад адрасу польскай дзяржаўнасьці.

Усесаюзная нарада рабселькоруаў



Дэлегаты нарады аглядаюць падарункі, якія паднесены нарадзе

Роля рабселькоруаў у сыстэме савецкай грамадзкасьці

МАСКВА, 2. На вачэрнім пасяджэньні нарады рабселькоруаў у дачынах аб выніках і задачах рабселькоруаўскага руху выступіла т. Ульянава. У канцы пасяджэньня выступіў т. Яраслаўскі.

Закранаючы ролю рабселькоруаў у сыстэме савецкай грамадзкасьці, тав. Яраслаўскі зазначаў, што рабселькоруаўскі рух зьяўляецца адным з частей таго грамадзкага механізму, без якога нельга будаваць сацыялізм. Роля рабкоруаў — гэта роля аднаго з прывадных пасаў да шырокай рабоча-сялянскай масы. Дзякуючы гэтай перадачачаму механізму партыя ведае чым жыць у сучасны момант рабоча-сялянскай і сялянства.

Закранаючы пытаньні самакритыкі тав. Яраслаўскі ўказвае, што шмат чаго рабкоруаў не адзначаеца. Тав. Яраслаўскі ад імя НК РСІ і ЦКК кажа, што яны лічаць абавязкам усё нашых прафэсійнальных і партыйных арганізацый падтрымліваць крытыку, якая ідзе з боку рабселькоруаў, у значна большай меры, чым гэта рабілася дагэтуль. Асабліва важна гэта ў адносінах да нашага новага с.-г. будаўніцтва і нашых калгатаў. Мы маем вялізарны зрух сялянскае гаспадаркі ў бок калектывізацыі і каапараваньня. Селькоруа павінны уважліва сачыць за гэтымі новымі ростамі сацыялізму і пап-

раджаюць аб усякіх няправільных кроках і дзеяньнях, якія могуць прынесці шкоду самому пачынальню. Перамагчы цяжкасьці па шляху сацыялістычнага будаўніцтва мы зможам толькі тады, калі агуртуем вакол сябе яшчэ мацней тых грамадзян арганізацыі, якія зьяўляюцца прывадным пасаў да шырокіх рабоча-сялянскіх мас. (ТАСС).

Выступленьне т. Калініна

МАСКВА, 3. На усесаюзнай нарадзе рабселькоруаў 2 сьнежня адбылася спрэчка па дакладу т. Ульянавай. Выступіў т. т. Мамбэтай (Казахстан), Лебядзеў (Ленінград), Круноў (ЦЧО), Красоўскі (Украіна), Загорны (Сярэдня-волская вобласць), Нефедан (Ніжня-Волская вобласць). У агульным усе выступленьні насілі характар справаздачных дакладаў з месц. Адначасова рабселькоруаў выступіў рад прапагоў, якія павінны забяспечыць нармальную работу рабселькоруаў, садзейнічаць паглыбленьню разьвіцьця рабселькоруаўскага руху. У канцы пасяджэньня выступіў прыбуўшы на нараду т. Калінін.

Тав. Калінін зазначаў на каштоўнасьці рабселькоруаў у тым, што ён а нарада, а рабочае клясы, з сялянства. Удзельніцтва ўзброены рабселькоруаў зьяўляецца важнейшай задачай, бо тады ствараецца інтэлігентная, якая непасрэдна вышла з радоў рабочае клясы і сялянства, і эканамічна сваймі існаваньнем зьвязана з шырымі масамі.

Румынія актыўна падтрымлівае украінскіх белагвардзейцаў

Выкрыцьці газэты „Абэнд“.

НАЧНОЕ РАДЫЁ

Адкрыцьце 4-ае сэсіі ЦВК

МАСКВА, 3. Сьняня вечарам, у Андрэўскай залі Вялікага Крамля...

ВЕРБАВАЦЬ У ЛЕНІНСКУЮ ПАРТЫЮ НОВЫЯ ТЫСЯЧЫ

рабочых батракоў, і беднякоў, умацоўваць клясавыя пазыцыі пралетарыяту ў вёсцы — вось важнейшая задача вясковых партарганізацый

Гэта — асноўная ўмова сапраўднай барацьбы з правай небяспекай

IV пленум ЦКК КП(б)Б

Справаздача мазырскай АКК-РСІ

Ряд важнейшых дырэктыв яшчэ ня выкананы

На пленуме ЦКК значнае месца заняў даклад аб гадавой дзейнасці мазырскай АКК-РСІ. Гэты даклад разглядаецца пленумам невыпадкова. У мінулым годзе даны бясумрэжны дырэктывы. Перад пастаноўкай гэтага дакладу было абследаванае з боку ЦКК.

Усё гэта было вылікана рэдам вялікіх недахватў у рабоце мазырскай АКК-РСІ.

Вось таму дакладчык тав. Вальнік амаль нічога ня мог сказаць аб дасягненых у працы.

Як выкананы плян АКК-РСІ? — Мы выканалі яго на 35-40 проц., — сказаў дакладчык. Але было відаць, што ён сам ня вельмі ўдзяў у гэтым. У важнейшым пытанні разгортвання самакрытыкі АКК на мае больш-менш яркіх дасягненняў.

Мы ўдзяўлі, — кажа дакладчык, — у сваю работу 108 чалавек — больш як у мінулым годзе. На месцах столах зроблена 72 даклады, прычым усё каштоўнае ваўвагі ўдзяўліліся АКК. Павялічыўся лік скаргаў з 121 да 610.

У справе ачысткі савецкага апарату зроблены першыя крокі і гэта вядома застаецца яшчэ актуальнай. Тое-ж самае можна сказаць і аб рабоце па выкараненні бюракратызму. Дырэктывы партыі на скарачэнні на 20 проц. адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў выкананы толькі па 4-х установах: ЦРК, Лесбел і інш.

Выходзіла, што рад важнейшых дырэктыв партыі АКК ня выкананы. Гэта асабліва яскрава відаць з судакладу тав. Конава, які праводзіў абследаванне працы АКК.

— АКК не вымагала вырашэннем раду важнейшых партыйных пытанняў. Так пачаў свой судаклад тав.

Конаваў. У арганізацыі павялічылася колькасць антыпартыйных учынкаў (выпадкі п'янства ўзраслі з 17 да 25 проц.). Наглядаюцца масавыя выходы кандыдатаў з партыі. Сярод іх 17 проц. сялян ад плугу.

А што зрабіла АКК? Мы бачым, што якая пільна работ, які прадуджае гэтыя пытанні, абсалютна ня выканана. Хваравітыя зьявішчы ў камсамоле таксама не вывучыліся.

Другое важнейшае пытанне — самакрытыка. Тут мы павінны з усямі выразнасцю заявіць, што АКК часам не разумела прынцыповай устаноўкі самакрытыкі. Былі выпадкі, калі самакрытыку, накіраваную па адрасе акруговых устаноў, лічылі крытыкай чужых элементаў. Цэлы рад канкрэтных выпадкаў, узятых друкам, не вярнулі хуткага рэагавання з боку АКК. Так, на допіс, зместыны ў «Звяздзе», аб з'яўленні пам. пракурора Рычкава, АКК правільна не рэагавала. Заява кандыдата партыі на непарадкі ў папраўчым доме тав. оама не вярнула водгуку з боку АКК. Больш таго, заява рабочага Голубова аб непарадках на прады-емстве (заводе «Чырвоны Кастрычнік»), дзе ён раей працаваў, прыслана пра тав. Сталіна, ляжа ка без разгляду каля 5 месяцаў.

Вось гэта прыводзіла да таго, што ўскрываючы канкрэтыя недахватў і скажонныя як партыйцамі, так і рабочымі ішло праз галаву АКК-РСІ (108 допісаў у цэнтральных газет).

Недарэчнасці ў будаўніцтве патрабавалі ўважлівага нагляду. А што было на справе. Было тое, што гэтага нагляду АКК-РСІ ня мела. З гэтым зьявіліся такія выпадкі: будучы 2-х павярковы дом, а потым не вядома па чым жадаўшы над будовай вырастае трэці паверх. Будаўніцтва адцягваецца такім чынам на

пэлы год. Будуецца электрастанцыя і ня ўзвешаны, ці падмуць да будынку закаваныя машыны.

Плян працы АКК-РСІ па сутнасці выканан ня больш, чым на 10-15%. Відавочна, што разам з плянам патрабуюць увагі няпільнае пытанні, якія высюваюцца самім жыццём. Напрыклад, справа хлебапачынення. Абследавалі і палажылі матар'ял у пашку. У гэтым выкананні дырэктывы па барацьбе з бюракратызмам ёсць ня толькі недахваткі, але ёсць і простыя парушэнні лініі. Так, старшыня Камітэцкага РВК адмаўляе з работы за бюракратызм і прызначаюць загадчыкам гарадзкога камтэсу. Гэта вядома пакараньне. Тое-ж самае мы бачым і ў адносінах да другіх таварышоў. Дырэктыва аб зьніжэнні 20 проц. адміністрацыйных выдаткаў ня выканана. Яскравым довадам гэтага зьяўляецца тое, што пытанне нават не абмяркоўвалася на пленуме АКК.

Дарэчы аб саміх пленумах — яны складаліся нерегулярна, пытанні не ўраўнаважаны, іх часта пастаноў дэнава. Пянуе агульнасьці і ўніверсальнасць. У пытанні па вывучэнні прыёму наведвальнікаў АКК-РСІ абмяжоўвалася толькі папяровай работай: пісалі выштанні ў савецкую ўстанову, як моў, у вас там з прыёмам наведвальнікаў. Ня было амаль ніякага вучоту работ партарганаў, а таксама ніякіх захадаў на лепшым удзяванні ў гэту работу.

Канчатчы сваё слова, тав. Конаваў сказаў: вывады, якія мы зрабілі на падставе абследавання, даюць правільную партыйную лінію ў рабоце АКК-РСІ. Трэба ўзмацніць яе апарат новымі працаўнікамі, тады правядзеныя гэтыя лініі і ажыццельненыя работы будзе забяспечана.

Не замазваць ухілаў

Ячэйка дае адпор сваім прымірэнцам

(Фабрыка акумуляраў, Віцебск)

Ці ёсць небяспека правага ўхілу ў нашай партыйнай ячэйцы? Ці ўсё добра ў нас з партыйнай і працоўнай дысцыплінай?

Вось тыя пытанні, якімі ў працягу двух неараўнаважанага займаўся наша партыйная ячэйка.

І сапраўды, становішча ў ячэйцы да гэтага часу было далёка перамагальнае.

Партыйная дысцыпліна ня было. З'яўляючыся на членскіх унесках даходзіла да 6 месяцаў і большым.

Жыццём грамадскіх арганізацый нічога не займаўся, і лям ваставаліся.

нашы камуністы хутка пачнуць у царку хадаць.

У ячэйцы мела месца надхалімства і ўсікага роду негтычныя учынкы партыйцаў. Павялічыліся прагулы, спаўненны на работу якія ішла «на авось» ды «як-небудзь». Зьявілася кумаўство, спецыяліста-устаноўчыка машыны чамусьці майстар ад гэтай работы адхіліў, а на яе быў запытаны якісьці «спец» нейкі т. Д.

Новае бюро ячэйкі на гэта, зразумела, рэагавала, і даны таварыш, як прыняты па пратэцы і ў далатах не апраўдаўшы сябе, быў, зразумела, з работы зьняты.

Водкім вытворчым сходзе па абгавореным пацгодкі: «навошта, моў, нам будаваць, давайце адпачнем, ды лепш павялічым зарплату». І калі даны таварыш ня хоча прызнаць сваю памылку — гэта ўжо небяспечна. Былі спробы пасобных таварышоў замаваць гэта выступленне старшыні фабкому, моў, дробязь, а ня правы ўхіл. Між тым, гэты таварыш, як старшыня фабкому, павінен больш за другіх праводзіць у масе паставы XV партзезду аб узмацненні тэмпу нашай індустрыялізацыі — фактычна выступае супроць гэтага.

Няма нічога дзіўнага, што пасля

Батрака і калгасніка ў партыю

Камуністычная партыя ў горадзе расьце за кошт рабочых ад варшта-ту, у вёсцы за кошт беднаты і батрацтва. Партыйцы, якія атрымалі большавіцкае загартаванне і вытрыманасць, вылучаюцца на ровныя кіруючы партыйныя, савецкія і гаспадарчыя пасады. Зараз рабочыя з вытворчасці займаюць у радох партыі 41 процант. Партыя ставіць перад сабою задачу даясць іх лік на працягу двух бліжэйшых гадоў, прынамсі, да паловы свайго складу. У вёсцы яна лічыць патрэбным «дабіцца рашучага і хутчэйшага зруху ў справе прыёму ў партыю сельска-гаспадарчых рабочых і батракоў, а таксама лепшых актывістаў з беднаты і калгаснікаў». Тут у нас ёсць вялікія некарэспандэнцыя матэрыялы. Сярод рабочых саўтасаў, батракоў і калгаснікаў камуністы да гэтага часу налічваюцца адзінкімі. Тлумачыцца гэта тым, што вясковыя партыйныя арганізацыі не вядуць сыстэматычнай работы па выхаванні і палітычным развіцці пралетарскіх і напю-пралетарскіх элементаў вёскі. Наглядаюцца выпадкі, калі прыняты ў кандыдаты беднякі і батракі таксама не сустракаюць да сябе чулых і ўважлівых адносін. Валкомы і сельскайкі прадстаўляюць іх сваім уласным сілам, парадкамі не дапамагаюць, ватое моцна грэюць за далучэння часамі дробныя памылкі і промахі. Пасобныя батракі і беднякі механічна выбываюць з радоў партыі. Кандыдатам трэба ўвесь час аказваць таварыскае падтрыманне, внабміць іх з чарговымі задачамі, кіраваць імі

і ў палітычнай вучобе, і ў практычнай рабоце. Меры ідэава-выхаваўчага характару зьяўляюцца лепшай аброўй у нашай барацьбе з выходам батракоў і беднякоў з партыі. Частка вясковых партарганізацый мае бадай яшчэ большыя недахопы. У іх складзе нярэдка можна спаткаць вясковых партарганізацый і замалевава ў дакументах адваведных звестаў, якія разлажыліся, якія аблізіліся з кулацтвам і аусім чужыя рабочай клясе. Яны скарыстаюць сваё знаходжанне ў партыі для ажыццельнення асабістых карысных і кар'ерных мэт. У іх бліжэй часцей за ўсё выкрываюцца неадаровныя факты загінавання, разбэшчанасці, п'янства, кумаўства і г. д. Гэтыя-ж элементы ў першую чаргу ідуць на сувязь з кулакамі, скажаюць выражаную партыйную лінію ў вясковай рабоце і дапушчаюць рознага роду бюракратычныя скажонкі. Партыя павіна ў самы кароткі тэрмін павялічыць ад гэтага пляжоткі і шkodнага грузу.

«Патрэбна кароннае і хутчэйшае палітычнае, чыстка і абнаўленне складу вясковых арганізацый».

Прыём новых членаў з аспродзітца сельскарабочых, батракоў, беднаты і калгаснікаў, а таксама і чыстка партыйных арганізацый ад чужых элементаў павінны праходзіць пры самым шырокім і актывным удзеле беспартыйных рабочых і працоўных сіл. Трэба загадаць павялічыць іх са спісамі прымаемых і выключаемых, трэба шырока прыцягваць беспартыйных на адкрытыя партыйныя сходкі.

Д. Г.

За рашучую ідэалігічную барацьбу з правам ухілам ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б

6-я Бабруйска гарадзкая партна-фарэнцыя надомнае гарадае большавіцкае прывітанне ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б.

Ванфарэнцыя запэўнівае, што партарганізацыя гораду і жорнуу будзе разам з уой партыі воець рашучую барацьбу з уоянімі хістаньнямі ў радох партыі, у зьвязку з труднасьцімі ацыялітотычнага будаўніцтва. Не паслабляючы барацьбы з рэшткамі трацыіонай пазыцыі, з асаблівай энэргіяй павяздем барацьбу супроць правай небяспекі і прымірэнства.

Згуртаванасць партыйных рабоў вако ленынскага ЦК, упартай работай над вынаненнем востаноў XV партзезду на аснове шырокай самакрытыкі ўзмоцнім кіраўніцтва масамі, дамо адпор уоянім выпадкам клясавага ворага і забяспечым паспяховае расоўваанне па шляху ацыялітотычнага будаўніцтва.

За рашучае выкананне пастаноў XV партзезду. За захаванне тэмпу індустрыялізацыі. За рашучую барацьбу з уоянімі ўхіленьнямі ад правільнай ленынскай лініі. Няхай жыве ленынскае УсеКП(б)! Няхай жыве ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б!

Што патрэбна ў парткіраўніцтве камсамолам?

Аб „давераных“, фармалізьме і дробнай апецы

Партыйнае кіраўніцтва і ўзаемаадносіны партыі з камсамолам устаноўлены, бязумоўна, правільна. Гэта прынята ўсім партыйным і камсамольскімі арганізацыямі і замацавана ў дакументах адваведных звестаў. Але ў практыцы парткіраўніцтва мясцовымі арганізацыямі і ячэйкамі сарау накіпаліся нямала недакватваў і пасобных скажонняў.

Многія партарганізацыі адносяцца ня сур'ева да кіраўніцтва камсамолам, не ўважваюць у сутнасць унутранага жыцця і работы моладзі, не дапамагаюць камсамолу ў перабудове форм і метадаў яго работы, абмяжоўваюцца агульным арганізацыйным напрамкам дзейнасці сваіх камітэтаў. Замест выпраўлення тых ці іншых промахаў і памылкаў камсамольцаў сустракаюцца выпадкі грубага асаджвання і адміністравання.

Вось гэтая слабая іншы раз увага з боку пасобных партыйных арганізацый стварае часам неадпаведнасць паміж новымі задачамі камсамолу і якасцю парткіраўніцтва.

Пераважаючай формай парткіраўніцтва зьяўляецца перадавер'е парткіраўніцтва аддзельным асобам. Яно ж і служыць адным з паказальных прыкладаў неадпаведнага якасці кіраўніцтва. Парткіраўніцтва перадаваецца партпрымаваным партыіцам, працоўным у камсамоле. Партыйныя арганізацыі ў такіх выпадках ня ведаюць сапраўднага становішча камсамолу і паслабляюць сваю увагу да кіраўніцтва практычнай работай камсамольскіх ячэек.

Часта прымацаваны бездаказна адносяцца да ўскладзенай на іх партыйнай работы і не зьяўляюцца праваднікамі партыйнага ўплыву на камсамол. Ёсць выпадкі, калі партпрымаваны на працягу дэлага году не зьяўляецца ў ячэйку ЛКСМ і работа праходзіла без яго кіраўніцтва.

Ячэйкі партыі, вылучышы прымацаванымі ня кіруюць, даклады іх заслухоўваюцца вельмі рэдка. Большая частка ячэек не заслухоўвае сыстэматычна справадачы аб рабоце камсамолу. Нярэдка выпадкі, калі на працягу году на сходзе парт'ячэйкі ня бывае п'воднага дакладу аб рабоце камсамолу.

Парт'ядро камсамолу, якое налічвае 211.000 чал. (звыш 10 проц. усеагульнай арганізацыі), не скарыстаўся да ўважання парткіраўніцтва камсамолам і ня прыцягваецца да абгаворвання пытанняў жыцця камсамолу і не адчувае таму адказнасці перад партыяй за сваю работу. Сярод партыйцаў-камсамольцаў наглядаецца недасціпнаванасць і нежаданне працаваць у камсамольскай ячэйцы.

На мясцох з боку пасобных арганізацый наглядаюцца выпадкі прядупнення камсамольскай ініцыятывы і самакрытыкі, дробнай апекі.

Маюць месца і адваротныя зьявішчы. Некаторыя партыйныя камітэты замест таго, каб крытыкаваць недахопы камсамолу, змякчаюць яго памылкі, дрэннае становішча апенываюць, як добрае і г. д.

Недахват парткіраўніцтва ў галіне ідэавага большавіцкага выхавання прыводзіць да недаацэнкі парткіраўніцтва і развіцця хваравітых зьявішчы. У пасобных камсамольскіх ячэйках зьяўляюцца адмоўныя адносіны да кіруючай ролі партыі і процістаўленне камсамольскіх ячэек партыйным. Напрыклад, у адной ячэйцы камсамольцы заўважлі: «камсамол праз год перагоніць партыю, бо камсамольцы ведаюць больш, чым партыйцы, і лепш за іх працоўць». Другая камсамольская ячэйка па сваім агульным складзе нават паставіла ўзвяд ідэавае шэфства над ячэйкай УсеКП(б). У некаторых ячэйках вельмі моцна развіліся недавер'е і надобрапажаданна адносіны да партпрымаваных. Аленеўская ячэйка ЛКСМ заявіла: «Навошта нам патрэбны партпрымаваны, калі мы самі ня менш ведаем і разумеем».

Партарганізацыі павінны неадкладна прыняць за зьнішчэнне недакватваў і скажонняў, якія маюцца. Трэба палепшыць метады кіраўніцтва, аказаць рэальную дапамогу камсамолу ў перабудове работы на аснове ініцыятывы і самадзейнасці камсамольскіх мас.

Для ўзмацнення і паліпшэння парткіраўніцтва трэба максымальна скарыстаць парт'ядро ў камсамоле. А самае галоўнае — трэба перанесці цэнтр цяжару на тое, каб ўся партыйная арганізацыя кіравала камсамолам, а не пасобныя давераных асобы.

В. К.

Да перавыбару саветаў

Дружны адпор варожым антысавецкім сілам!

Кулацтва імкнецца перацягнуць сераднякоў на свой бок

Усе грамадскія арганізацыі павінны правесці глыбокую палітычную работу сярод сераднякоў

Спазычаныя па членіх уносаў даходзіла да 6 месяцаў і больш.

Партыйцы часам паказвалі беспартыйным дзяржэцкім прыкладам; першымі ўдзякамі і агульным сходам, аўсім ня ўдзякамі ў вытворчых нарадах. Былі выпадкі, калі нашы партыйцы першымі галасавалі за святкаванне хрысціянскіх свят, а беспартыйныя таварышчкі: «чаго добрага,...

рэзалюцыя і даны таварышчкі прыняты на практыцы і ў далатак не апраўдаўшы сябе, быў, вразумела, з работы зняты.

На было ніякай дагаворанасці ў ячэйцы з вылучэнствам—усё ішло самацёкам.

І як-бы гэтага пасобным таварышом ні хадзіла, усё-ж зрабілася ясна і відэаюча, што ўсе гэтыя кваравітыя выявішчы цягнулі да ўсёкага роду неадаровых ухілаў у ячэйцы.

Як-жа інакш разумець выступленне старшыні фабкому на агульна-ва-

ны XV партыйнае аб узмацненні тэмпу нашай індустрыялізацыі—фактычна выступіла супроць гэтага.

Няма нічога дзіўнага, што пасля гэтага мы абсалютна ня мелі росту партыйнай ячэйкі і патрэбнага аўтарытэту.

У прынятай рэзалюцыі сход ваклікаў сваіх членаў да большай аўтурванасці і ўмацавання партыйнай і вытворчай дысцыпліны, супроць усяіх ухілаў, ва ўзмацненне тэмпу нашай індустрыялізацыі.

Ю. ХАНІН.

Нашы хлебныя загатоўкі

Хлебзагатоўкі ў БССР праходзяць з большым поспехам, чым у мінулым годзе. — Перашкоды са спаганнем памольнага збору трэба рашуча знішчыць. — Наша кааперацыя не ахапіла ўсяго хлебнага рынку. — Неўрэгулявана забеспячэнне сялянства прамтаварамі. — Кулацтва ўсялякімі спосабамі імкнецца затрымаць паступленне хлеба

Тыя весткі якія ў нас маюцца аб ходзе хлебзагатоўак на 20-е лістапада, даюць нам магчымасць у большай ці меншай паўнамоцнай расцаніцы і прааналізаваць папярэдняе вынікі хлебзагатоўчай кампаніі на Беларусі.

Спачатку хлебзагатоўчай кампаніі на 20-е лістапада ў Беларусі загацуюцца ўсяго хлебных культур 20.044 тоны супроць задання ў 26.812 тоны. Хоць мы тут маем некаторае недавыкананне пшэну, але, калі готу суму хлебзагатоўак параўнаць з тэй колькасцю хлеба, якую мы загатоўвалі ў мінулым годзе на гэтак-ж чысло (3.336 тон), то праба будзе прызнаць, што мы ў гэтым годзе маем досыць значныя поспехі.

Праўда, у мінулым годзе ў нас ня было натуральнага памольнага збору, які займае ў загатоўках гэтага году даволі значнае месца. Але, калі мы нават выключым з агульнай сумы хлебзагатоўак гэтага году на 20 лістапада ў 26.312 тон сабраны памольны збор у размеры 10.315 тон, дык і тады мы атрымаем даволі значнае перавышэнне над загатоўкамі мінулага году.

Гэтая акалічнасць таварышчэ за тое, што бяліцкае і сярэдняе сялянства давярае савецкай дзяржаве і адые ёй свой хлеб.

Пры гэтым тэмпе хлебзагатоўак у лістападзе ня зменшыўся супроць кастрычніка, а наадварот нават некалькі парадзіўчыўся. Калі ў кастрычніку мы загатоўвалі 5.204 тоны, дык за 20 дзён лістапада мы загатоўвалі 4.763 тоны, калі ў кастрычніку заданне на хлебзагатоўках выканана на 54 проц., то за 20 дзён лістапада месячнае заданне выканана на 64,6 проц.

Зразумела, што на гэтых адносных поспехах мы спыніцца ні ў якім выпадку ня можам, тым больш, што мы тут сустракаемся з цэлым радом адмоўных момантаў.

Перш за ўсё, мы па чыста сялянскіх загатоўках мавем на першы дзень дзясяціднёўкі лістапада недавыкананне задання—52,6 проц. замест 66 проц.

Затым мы маем вялікія недахваткі са спаганнем памольнага збору, дае ўжо ва ўсім выпадку ня можа быць ніякіх адступленняў ад устаноўленай нормы.

Між тым, мы тут сустракаемся з такімі зьявішчамі, што млынары над рознымі матыямі ўхіляюцца ад заключэння дагавораў са спажывецкай кааперацыяй на адзачу памольнага збору. Так у Віцебскай акрузе з 107 прапуючых млыноў, да гэтага часу заключаны дагаворы (на новай форме) толькі на 20 млыноў. Зусім неформальнае і недапушчальнае зьявішча.

выкананком—органы дзяржаўнай улады, якія павінны былі паказваць прыклад—скажамць нашу хлебзагатоўчую палітыку і катэгорычна адмаўляюцца ад заключэння дагавораў на адзачу памольнага збору з тым млыноў, якія анахазяць у іх распадаржэньні.

Тут бяліцка адбіваецца адсутнасць кантролю, або невыстачальны кантроль з боку кааперацыйнага актыву з боку селянскай грамадзкасці.

Ёсць яшчэ адна акалічнасць, якая патурае скажэнням у гэтай галіне. Гэта фармальнасць, а часта і ня дбайныя адносіны да гэтай справы з боку нашых судовых органаў. Ва многіх выпадках справы ад злучэнства са адзачу памольнага збору ў судох ватрымліваюцца, завальваюцца, чаму трапіцца ўстрашваючы эфект ад гэтых спраў. Затым некаторыя суды, як гэта ня дзіўна, ставяць такія справы не ў крымінальны, а ў грамадзянскім парадку. Паведамляючы яшчэ, што Віцебскі пракурорскі нагляд адмаўляецца ўбуджаць крымінальныя справы супроць тых, хто самавольна, бяспячана выдаткуюць памольны збор.

Такія дзеньні ва ўсякім выпадку не таварышчэ аб пэўнай абароне інтарэсаў дзяржавы.

Далей мы яшчэ наглядзем наступныя неформальныя зьявішчы. Прыватны гандляр у радзе вытворчых раёнаў скупляе хлеб на рынку, спекулюе, узвешчывае цэны, а нашы фіскальныя органы, нашы райвыканкомы вельмі слаба сочаць за тым, каб такіх прыватных спекуляцый рэгістраваць у метах аблідавання падаткам. Мы ў гэтым годзе маем яшчэ факты, што ў ролі хлебнага спекулянта выступілае кулак, які часта скупае хлеб або індывідуальна, або праз пасрадніцтва вакабеланага ім бедняка. Між тым, мы ня бачым, каб за такім кулаком-спекулянтам сачылі, каб яго ўзялі на вучот.

Далей, недавыкананне пляну хлебзагатоўак можна яшчэ тлумачыць тым, што наша кааперацыя, асабліва сельска-гаспадарчая, ня ўсю нізкую сетку ўцягнула ў хлебзагатоўкі, не ахапіла выстачальна хлебнага рынку.

У гэтым годзе сялянства, маючы грашовыя лішкі, прагнўлае асабліва востры попыт на прамтавары. У той жа час мы бачым, што па прычынах нераспарадчасці нашых дзяржаўных і кааперацыйных органаў, прамтавары, нават выстачальныя (аб дэфіцытных і таварышчэ ўжо ня прыходзіцца), слаба праікаюць у аддаленыя пункты і селяніна часта, адушчы свой хлеб кааперацыяй, ня можа вйнайсці ў кааперацыйнай краме такіх звычайных тавараў, як нафта, шкло для лампаў і нават соль. Гэта зьле сялян

і дзённа адбіваецца на посуле імі хлеба.

І, нарэшце, трэба закрануць і тое, як адбіваецца на хлебзагатоўках вылазкі кулацтва, узросшая кулацкая актыўнасць. Мы ў Беларусі за апошні час наглядзем факты распаўсюджвання кулацкімі і варажымі савецкай уладзе элементамі правакацыйных чужак сярод сельскага насельніцтва аб тым, што ў хуткім часе пібы будзе ўведзена харчараскладка, аб тым, што быццам будзе павялічана плата за памол селянскага збожжа. Гэтыя контр-рэвалюцыйныя чуткі, на жаль, анахазяць глебу сярод больш дэбных і адсталых сялян, і ў выніку гэтага мы за апошні час бачым вялікія чаргі на млынох—сяляне сьпяшаюцца перамаляць сваё збожжа.

Гэтым спробам кулацкіх элементаў затрымаць пасьпяховае паступленне хлеба ў рукі дзяржавы мы павінны процістаяць актыўнасць бяліцкіх мас, селянскую грамадзкасць на вёсцы.

Л. НАФЕДАЎ.

Пленум ЦК УсеКП(б)Б

Рэзалюцыя па дакладу т. Рыкава аб кантрольных лічбах народнае гаспадаркі на 1928-29 г.

У галіне тэхнічных культур ў наўнасці баспрэжны значны рост: валавая прадукцыя тэхнічных культур—з 874 мільён. рублёў (на цэнах 1926-27 г.) у 1925-26 г. 766 мільён. рубл.—у 1926-27 г.—яна вырасла да 901 мільён. руб. у 1927-28 г. Пасеўныя плошчы пад тэхнічнымі культурамі ў сучасны момант перавышаюць на 58,5 проц. даваены ўзровень.

На гледзячы на такі рост, тэхнічныя культуры адгрываюць зусім невыстачальную ролю ва ўсёй селянскай гаспадарцы ў адносінах да патрэб прамысловасці і вастаюцца востра-дэфіцытнымі, што высювае задачу далейшага ўмацавання развіцця тэхнічных культур. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што збожжавая гаспадарка выяўляецца галоўнейшай часткай усёй сельскай гаспадаркі.

Таму паказчыкі збожжавай гаспадаркі зьяўляюцца рашаючымі для ўсёе сельскае гаспадаркі. Прамернае адставаанне яе развіцця, асабліва адставаанне збожжавай гаспадаркі, пагражае арывам справы сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны.

Побач з гэтым, на працягу апошніх 1) Працяг. Пачатак у № 276.

Кулацтва імкнецца перацягнуць сярэднякоў на свой бок

Усе грамадзкія арганізацыі павінны правесці глыбокую палітычную работу сярод сярэднякоў

НА ШЭФАЎ ПРЫПАДАЕ АДКАЗНАЯ ЗАДАЧА

Няма ніякага сумнення ў тым, што кулацтва энэргічна рытуецца да перавыбару саветаў. Аб ітым сведчыць тое, што ў некаторых вёсках кулакі ўжо чыпер наменці свае кандыдатуры і ядуць аітэцыю за правядзенне іх у будучы склад саветаў.

Поруч з ітым кулакі ядуць работу на дыскредытацыі пасобных, найбольш працадольных класава прытрыманых беднякоў і сярэднякоў, якіх на іх думцы могуць прайсці ў сельсаветы. Там, дзе кулаком удалося пралезці ў выбарчы камісіі, яны імкнучца пры разбіўцы выбарчых вучасткаў арганізаваць аоць-бы адзін кулацкі вучастак.

Зусім вразумела, што выбарная кампанія зьявіцца на вёсцы культурна-аітэцыя—да вырашэння задач, зьявіцца ў сацыялістычным будаўніцтвом аёкі, да арганізацыі батрацтва і беднаты, да ўзмацнення саюзу рабочае класы з працоўным селянствам.

Кулацтва—значная частка вёскі, не яму належыць рашучае слова ў перавыбарам. Яны гэта добра ведаюць і ўжо чыпер шырока разгортваюць антысавецкую аітэцыю ў метах разрыву саюзу рабочае класы і беднаты з сярэдняком, з асноўнай масай селянства. У гэтай аітэцыі кулак выкарыстоўвае як недахопы сельсаветаў і іных устаноў, якія працуюць на вёсцы, так і нашы хлебныя і таварныя затрыменні.

Гэтай кулацкай аітэцыі трэба даць рашучы і энэргічны адпор. Тут вялікая адказная задача прыпадае на ўсе грамадзкія арганізацыі.

Актыўны ўдзел у перавыбарам саветаў павінны прыняць шэфскія таварышчэ.

Гэта кампанія будзе першай сталай праверкай таго, наколькі шэфы новучыліся дапамагаць вясковым працоўным аітэцыяў дзірэктыў партыі, наколькі шэфы, як прадастаўнікі рабочае класы, дапамагаюць вясковым партарганізацыям аўтурваць

беднату, які ўплыву яны маюць на асоўную масу селянства.

У пастанове аддзелу ЦК на працы ў вёсцы, у асноўным, зацверджанай ЦК УсеКП(б), зьяўляецца ўвага, як на адну з важнейшых задач, на паляпшэнні і ўмацаванні савецкага і кааперацыйнага апарату на вёсцы. Да гэтага часу шэфы ў саваі рабоце шмат увагі аддавалі палітыка-аітэцыяны пыманьям і вельмі мала ўважваліся пыманьям палітычнае і ўмацавання работ саветаў, кааперацыйных і іных грамадзкіх арганізацый.

Перавыбарчая кампанія павінна зьявіцца пераамам ва ўсёй сьмэце работ шэфай; ад аалага культурна-аітэцыя—да вырашэння задач, зьявіцца ў сацыялістычным будаўніцтвом аёкі, да арганізацыі батрацтва і беднаты, да ўзмацнення саюзу рабочае класы з працоўным селянствам. Першачарговымі задачамі шэфай у перавыбарчую кампанію зьяўляюцца: усямерна дапамагаць мяоцовым партарганізацыям у арганізацыі і найбольш поўным прыцягненні батрацтва, беднаты і сярэднякоў да абгаварэння

справаздач і выбараў сельсаветаў; дапамагаць выбарчым камісіям вёсцы выяўляць тых аооб, якіх трэба пазбавіць выбарчых праў.

Трэба праверыць, як спанам і скарыстаны сродкі на самаабкладанні, выявіць патрэбы селянства, якія можна задаволіць на сродкі самаабкладання.

Трэба дапамагчы батрацтву і беднаце сваячасова надабраць кандыдатуры ў будучы склад сельсаветаў, наперад абгаварыць гэтыя кандыдатуры на сходах батрацтва і беднаты, высюваючы ў сельсавет і разі. камісію найбольш актыўных, працадольных, класава-вытрыманых, аўтарытэтных батракоў, беднякоў і летых сярэднякоў.

У складзе сельсаветаў вельмі малая колькасць жанчы, выбраныя сялянкі слаба ўцягнуты ў работу саветаў. Шэфы павінны саагвечыць большаму ўдзелу жанчы на справаздачных і выбарчых сходах, абраныю найбольша ліку іх у склад саветаў.

Ад удзелу шэфай шмат у чым залежыць поспех кампаніі.

І. Тамашаўскі

На мёртвым пукце

МАГЛІЎ. (Ул. кар.) Лупалаўскі раён, які заўсёды цягнуўся ў хвасце ў часе правадзеньня розных кампаній на вёсцы, і на гэты раз паказвае «ўвор» бяздзейнасці і слячкі. Раённая выбарчая камісія да гэтага часу не паклапацілася склаасці плян работ. Па ўсім раёне ня знойдзеш выбарчай камісіі, у склад якой уваходзілі-б прадстаўнікі ад беднаты, камітэтаў ўзаемадапамогі, батрацтва, камсамолу і інш.

Старшыня Шчэжарскага сельсавету Сьвістунюў выключыў аднаго з членаў выбарчай камісіі і назначыў «свайго» чалавека ў той час, як ка-

місія была зацверджана пленумам сельсавету.

Раённая выбарчая камісія нават ня ведае, колькі выбарчых вучасткаў існуе ў раёне. У справаздач РВК адначана, што ёсць 167 вучасткаў, пасля праверкі аказалася, што вучасткаў толькі 155.

Наогул падрыхтоўка да перавыбару праводзіцца слаба. Агляд работ груп беднаты пачнецца толькі і-га сьнежня. Ёсць выпадкі, калі кулакі, абкладзены ў індывідуальным парадку, ня трапілі ў сьпісы «лішэнаў».

С—ч.

грунтоўнымі сьцьвярдзжэнні (Фрумкіна) аб тым, што сельскае гаспадарка і асабліва яе збожжавая частка перажывае ў нас працес дэградацыі.

На гледзячы, аднак, на ўсе гэтыя станоўчыя працэсы, няспрыяючы тэндэнцыі ў развіцці сельскае гаспадаркі настолькі моцныя, што плян хлебзагатоўак і хлебзабеспячэння ў 1928-29 г. мы вядомі в нальнейшай напружанасцю. Папіжэнне збору выклікана тым, што на агульным фоне прыпынення росту пасеўных плошчаў збожжавых культур на працягу папярэднях двух год, у 1928-29 г. мела месца налібел азімых пасеваў у размеры 5 мільёнаў гектараў, в якіх, дзякуючы сваячасовай і ў вышэйшай ступені энэргічнай дапамоге дзяржавы, ввыш з мільён гектараў было перасеяна. Да тако-ж наўдзёжны раёны Украіны і Паўночных Каўказ, якія падарпелі ад налібел азімых, другі раз пацярпелі ў ліней ад сумы.

Здавальняючы ход хлебзагатоўак у першым квартале дазваляе меркаваць, што намечаны гадавы плян цэнтралізаваных загатоўак будзе поўнасьцю выканан. ЦК абавязвае ўсе мясцовыя арганізацыі на толькі не паслабляць, але ўмацаціць увагу да хлебзагатоўак, каб палепшыць хлебзабеспячэнне краіны і, павялічыўшы ступені энэргічнай дапамогі беднаце і маламоцным сярэдняком увесну.

Адначасуаю крайнюю напружанасць харчовага балансу краіны і

пільнасцю сачыць за ходам хлебзагатоўак і в найвялікшай настойлівасцю змагацца за рэжым эканоміі ў галіне выдаткавання хлеба і в усякімі растратамі нашых хлебных рэсурсаў, — пленум ЦК у той-жа час адначнае вялізнае прычыновае і палітычнае значэнне таго факту, што партыі і савецкай уладзе ўдалося в выстачальнай шпаркасцю перавесці загатоўкі в метадаў надзвычайных мер на нармальныя метады хлебзагатоўак.

Пленум ЦК канстатуе, што мерапрыемствы, прынятыя ліпеньскім пленумам, у прыватнасці праведзенае ім павышэнне хлебных цен, поўнасьцю сябе апраўдалі і стварчлі праднасьмілі ня толькі для здавальняючага разгортвання бягучай хлебзагатоўчай кампаніі, але і для больш шпаркага ўздыму селянскае гаспадаркі.

Пленум азначае ўсім партыйным арганізацыям, што далейшы пасьпяхоны ход хлебзагатоўак магчымы толькі пры выключнай увазе да гэтых справы ўсе партыі, асабліва нізавых партыйных арганізацый вёскі, пры ўмове развіцця сярод асоўнай масы сялянства шырокай палітычнай работы вакол справы хлебзагатоўак і арганізацыі для гэтае актыўнае дапамогі хлебзагатоўкам беднаты і савецкага кааперацыйнага актыву і перамогі такім чынам спроб кулацкай верхавінкі агітаваць за затрыманне хлеба.

Так адкажа бедната на спробы антысавецкіх сіл

Падрыхтоўка да перавыбару саветаў праходзіць у абстаноўцы росту актыўнасці варажым сіл на вёсцы. Паведамлены в месц стражакіх весткам аб тым, што кулацтва, ня лічачыся ні з чым, імкнецца скарытаць перавыбары ў сваіх інтарэсах.

Агітацыя, простыя вланышты, подкуп, спойнае, запалохванне—усе сродкі добрыя, каб працаваць адані сярэднячка-бядняцкі блэк.

З Мясціслаўскага раёну паведамляюць, што там праводзіцца пеладзённая сходы кулацтва за гарбатай і бутэлькай гаралкі. Пашырылі сваю вытворчасць спецыялісты па выбаце самагону. Заможнікі пагражаюць беднякам-актыўным расправай в імі, калі яны будуць «скакаць пад камуністычную дудку».

У вёсцы Бухарына (Бабруйшчына) кулакі агітуець сярод беднаты, каб ніхто в іх не пайшоў на перавыбары, бо «там няма чаго рабіць, усё роўна нас не паслухаюць». У гэтай-жа вёсцы кулакі спалілі сена вясковых актывістых.

У Парыцкім раёне кулакі спалілі гумно старшыні Любаньскага савету. Асабліва актыўны кулакі ў тых мясцох, дзе «галоўка» сельсавету вельмі слабая. Старшыня Грабянецкага сельсавету (Чэрвеньскі раён) адкрыта праводзіць кулацкую лінію. Ён ня ўжывае ніякіх мер супроць утойвання аб'ектаў ападаткавання, абараняе інтарэсы сваякоў-заможнікаў, палец ад палец на ўдарыць, каб пашырыць пазыку індустрыялізацыі.

Старшыня Раваніцкага сельсавету меў сувязь в палом, сям'ю якога ўнеслі нават у сьпісы беднаты на атрыманне хлеба. Дайшло да таго, што пош арываў пленум сельсавету, выступіў супроць загатоўак, ганьбіў камуністых.

Зразумела, што заможнікі, пад крыльнем такіх сельсаветчыкаў, адчувалі сябе, як у «хрыста ва пазухай».

Нашы карэспандэнты зусім правільна падкрэсліваюць, што гэтыя факты даволі аскрава свядоць аб тым, якое значэнне мае падбор кандыдатур у сельсаветы. Гэта добра ўсьвядомілі і беднякі, якія патрабуюць вьваруць самую аўрэную увагу на падбор кандыдатаў.

Наогул падрыхтоўка да перавыбару ў сучасных умовах набывае вялізнае значэнне. Трэба самым суровым чынам караць за нядбайнасць і злоснае скажэнне ліній, памятаючы, што кожная наша памылка ідзе на карысць класовым ворагам.

Напрыклад, кулакі Багушэўскага сельсавету, Бабруйскага раёну, пацараць рукі: у склад выбарчай камісіі ўведзён «лішэнец», які, вразумела, не пашкадуе сіл, каб дапамагчы «сваім». У склад выбарчай камісіі Урацкага савету, Слупскага раёну, уведзена «фабрыкантша»-самагоншчыца. Зразумела, што і яна зьявіцца ў камісіі рунарам антысавецкіх сіл.

Класавае барацьба вакол перавыбару разгортваецца. Абодва бакі рытуецца да генеральнага бою са сваяты.

186.000 пуд., ачменю—13.000 пуд., ажу—12.000 пуд.

У мінулым годзе былі зроблены падлікі страт уроджай ад галоўнейшых шкодаў у Горацкім раёне. Атрыманы наступныя лічбы—страта ажу (20 проц. галоўні)—64.790 пудоў, пшаніцы (12,5 проц. галоўні)—19.152 пуд., ачменю (10 проц. галоўні)—9.135 п.

Мы магамі-б прывесці прыклады больш падобных лічбаў, але і гэтых досыць, каб зразумець, што трыбі-шкоднікі маюць вельмі значны ўплыў на ўраджай і в гэтых пунктах погляду засяроджваюць асаблівай увагі пры меркаванні праблемы павышэння ўраджаю.

Ёсць хваробы, якія атручваюць ура-

(частка раслінаў зусім не пацярпела ад атручвання ў рэшце рэшт). Але ў апошні час гэтыя хваробы, што ў вясні ўраджаюць лішчы на Беларусі грыбок—«аўтражас» адзігрывае ролю. У вясні ў гэтых годзе былі мена распаўсюджаны, як «аўтражас». У некаторых мясцох іржа лішчы («сосна», як яе называюць у Лёвяскай раёне) значна пашкодзіла засевам лішчы.

Прафесар Ячоўскі, які выдзяляе адным з самых выдатных спецыялістаў па хваробах раслін у нашым Саюзе, на падставе шматгадовых падлікаў страт, прышоў да высновы, што ў тых мясцох, дзе на прымаюцца меры барацьбы са шкоднікамі, або лян прымаюцца

дэфектыўным раслін да такой велічыні, што як мала будзе адчувацца на агульнай колькасці ўраджаю.

Зразумела, барацьба з хваробамі раслін ёсць барацьба за павышэнне ўраджаю. Але было-б вельмі памылкай думаць, што барацьбу з грыбкі-шкоднікамі магчыма абмяжоўваць толькі прапагандай належных мераў сярод насельніцтва і размеркаваннем фунгіцыдаў (аэрозольнага матэрыялу, які знішчае грыбы). У гэтай справе патрэба жыво кіраўніцтва добра падрыхтаваных спецыялістаў. Патрэба досведчана-навуковай працы, і перш-за-перш трэба ведаць—супроць якіх хвароб, якія меры прымаюцца паводле прымаць ва ўмовах Беларусі. Праф. М. Медзіш.

Галоўнейшая палітычная задача дня—павялічыць актыўнасць і арганізаванасць беднаты

Разгортванне сацыялістычнага будаўніцтва на вёсцы, абстрактнае барацьбы і неабходнасць усмернага павялічэння тэмпы развіцця сельскай гаспадаркі—стаюць перад намі рад безадкладных і адказных задач.

Галоўнейшай з гэтых задач зараз адымаецца арганізацыя і згуртаванне беднаты вакол партыі, вакол сацыялістычнага будаўніцтва.

У сваім дакладзе на лістападаўскім пленуме ЦК КП(б)В аб перавыборах саветаў, тав. Гантман адзначаў, што ўзровень арганізаванасці, згуртаванасці беднаты вакол партыі і саветаў, роля яе ў кіраўніцтве грамадскім, палітычным і гаспадарчым жыццём у вёсцы сёння не адкаваць поўнасьцю яшчэ тым запатрабаваным, якія выклікаюцца зараз тэмпам сацыялістычнага будаўніцтва на вёсцы.

Класная барацьба на вёсцы абстрактна ў выніку разгортвання росту сацыялістычных элементаў кулак імкнецца перашколіць разгортванню калгаснага будаўніцтва, пабудове новых саўгасаў, ён выдзяе барацьбу супроць тых мерапрыемстваў, якія накіраваны на ўзмацненне і развіццё сацыялістычнага сектара на ўдзельні і каапераванне бедняцкіх гаспадарак.

За апошні час учасціліся выпадкі забойстваў актывістаў, падпалаў кулакамі калгасаў, будынкаў грамадскіх працаўнікоў і г. д.

Актыўнасці класова-варожых элементаў мы павінны супроцьпаставіць рост арганізаванасці беднаты і батрацтва.

Многія высковыя партарганізацыі не звараць увагі на арганізацыю беднаты, групы беднаты ў некаторых раёнах ня створаны, ніякай работа з беднатаю не выдзяецца. Бедната ня ўдзяляецца ў работу сельсаветаў, кааперацыі і ў грамадскую работу. У выніку—бедната аказаецца пасыўнай, няздольнай абараніць свае інтарэсы супроць кулацтва. Кулацтва, не атрымліваючы належнага адбору з боку партыйных і савецкіх арганізацый, мае ўплыў на работу саветаў і кааперацыі. Яскравыя прыклады гэтаму мы маем у радзе акруг. Старшыні Копыскага, Дрыбінскага і Дубровенскага кредитных таварыстваў п'яноўтавалі і расстрачалі грошы. Козьянскае (Віцебшчына) жрэ-

дытнае таварыства выдавала кредит кулаком; Даўжанскае таварыства (Магілёўшчына) проста выдзяляла над беднякам: бедняку выдавалася пазыка на куплю каня ў 50 руб. на 4-6 месяцаў, а кулаку—150 руб. на тэрмін 2—3 гады. Былі выпадкі, калі таварыства выдавала кредит кулаку-млыншару на швейную машыну, недавальваючы пільных патрэб бедняцкіх гаспадарак, недакредытаўваючы беднату. Наглядалася кредитаванне тых, якія жывуць недалёка ад кредитнага таварыства і адмова ў крыдыце беднаце, якая жыве ў далёкіх вёсках.

Гэта сведчыць аб тым, што кулацтва ня толькі выступае супроць палітыкі партыі, але і мае ўплыў на некаторыя нашы нізавыя органы, якія збываюцца з правільнага савецкага шляху і становяцца на кулацкі шлях, дапамагаючы кулаком эксплуатаваць беднату, перашкаджаючы гэтым сацыялістычнаму будаўніцтву сельскай гаспадаркі.

Знішчэнне гэтых недахопаў, узмацненне арганізаванасці беднаты, зьяўляюцца галоўнейшай палітычнай і гаспадарчай задачай. Нам трэба:

Падрабле, усмярна ўзмацніць работу з беднатаю партыйных, савецкіх і кааперацыйных арганізацый.

Падрабле, праверыць і рашуча ўзмацніць шэфскую работу, асабліва ў звязку з перавыбарамі сельсаветаў. Патрэба, дабіцца пералому ў гаспадарчай дапамозе беднаце: у каапераванні, арганізацыі ў калектывныя гаспадаркі, земляўпарадкаванні, размеркаванні крыдыту, і ў воддуску ясных і іншых будаўнічых матэрыялаў. Пачаць пераважваць і на шэфскіх кантрактах і на лік бедняцкіх гаспадарак, маючы на ўвазе што кантрактацыя зьяўляецца адным з галоўнейшых сродкаў арганізацыі бедняцкіх і маламоцных пластоў вёскі. Палітае,—забяспечыць вылучэнне беднаты і батрацтва на працу ў саветы, кааперацыю і гаспадарчыя органы.

Калі мы скарыстаем усе гэтыя сродкі, што зыходзяцца ў распраджэнні партыі і дзяржавы, а мы павінны іх скарыстаць,—дык мы будзем мець магчымасць сапраўды павялічыць арганізаванасць, згуртаванасць беднаты.

А. ДУБІНА.

Па БССР Аграномы ўцякаюць з Гомельшчыны

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). У акрузе не халае аграномаў. Асноўная прычына, чаму аграномы ўцякаюць—незавалваючы выкарыстоўваць аграперсонал па простым назвачэнні, між тым некаторыя РВБ часта тармажыць работу аграномаў. Асабліва трэба адзначыць няправільнае выкарыстоўванне аграперсоналу ў Вярхоўскім раёне.

Няшчасныя выпадкі на Асінстройі

ВОРША. (Наш кар.). На Асінстройі па віне адміністрацыі мезі месца два няшчасныя выпадкі з рабочымі. Перш падмынамі стойкі на электрастанцыі, дзякуючы малому ліку рабочых, 16 аршынная махіна ўпала і прымдушыла двух рабочых, з якіх адзін неўзабаве памёр, а другі на ўсё жыццё застаўся калекай з паламанымі нагамі. Вянаватыя ў недалёкае заходам працы на пабудове электрастанцыі прыцягваюцца да адказнасці.

Старшыня фабзаймацкаму-хуліган

ВОРША. (Наш кар.). Ндаўна старшыня фабзаймацкаму аршанскай электра-станцыі Калесніцкай блз усялякі прычыны накінуўся на машыніста Вороніна і пачаў збіваць яго. Падчас гэтых рабочым ледзь удалося выратаваць Вороніна ад разнаманана адпалана. Зараз Калесніцкай зняты з працы і ставіцца пытанне аб выключэнні яго з членаў саюзу.

Пісткі з блёк-ноту АХ, ЯК СЬМЕШНА!

Нам невядома прозьвішча доктара Царахаўскай раённай бальніцы. Ведаем толькі што доктар—жанчына і жанчына вясёлага норава, мілы дасціпны чалавек. Зухаватая такая, ведаецца, антымістычная грамадзянка—проста сонца на сумным раённым фоне.

Узійць хаця-бы, як доктар Царахаўскай бальніцы абыйшоўся з бабулькай Гапорцінай, гарбаченькай бяззубай яўрэйкай з мястэчка Паддабранкі.

У бабулькі Гапорцінай быў некалі сын. У тыя дні, калі вольна было гуляць па Гомельшчыне бандыцкай шайцы Галаха, загінуў малады Гапорцін ад бандыцкай рукі—ён згарэў абмазаны смалою, на вачох усяго мястэчка. Добрыя людзі парайлі Гапорцінай падаць залву на пенсію. Сельсавет падтрымаў хо-

дэфектыўным раслін да такой велічыні, што як мала будзе адчувацца на агульнай колькасці ўраджаю.

Зразумела, барацьба з хваробамі раслін ёсць барацьба за павышэнне ўраджаю. Але было-б вельмі памылкай думаць, што барацьбу з грыбкі-шкоднікамі магчыма абмяжоўваць толькі прапагандай належных мераў сярод насельніцтва і размеркаваннем фунгіцыдаў (аэрозольнага матэрыялу, які знішчае грыбы). У гэтай справе патрэба жыво кіраўніцтва добра падрыхтаваных спецыялістаў. Патрэба досведчана-навуковай працы, і перш-за-перш трэба ведаць—супроць якіх хвароб, якія меры прымаюцца паводле прымаць ва ўмовах Беларусі. Праф. М. Медзіш.

«Дафтаскія турэмныя каморы зьяўляюцца сапраўднымі магільнямі для палітзняволеных—так піша ў сваім артыкуле прафесар крміналёгіі ва ўніверсітэце ў Чарнавіцах Ч. Радусеку. Яшчэ горшэе становіцца палітзняволеных у Кітаі, Індыі, Інданэзіі і іншых калёніальных ці паўкалёніальных краінах.

Усё гэта складае толькі самую нявяжучую долю таго, што можна сказаць аб становішчы лепшых барацьбітоў рэвалюцыі, якія палілі ў лапы міжнароднай буржуазіі.

Кампанія зімовае дапамогі па дырэктывах ЦК МОПР БССР ужо разгортва і праводзіцца да 15 студзеня. Нам невядома яшчэ, як праходзіць кампанія ў акругах і раёнах БССР. Ведаем толькі, што па Гомельскай акрузе ўжо сабраны некалькі тысяч рублёў.

Спадыаемся, што кампанія зімовае дапамогі ў гэтым годзе будзе праведзена з поспехам, калі ўсе працоўныя масы гораду і вёсак падтрымаюць належным чынам нашы мопраўскія арганізацыі. Апошні-жа трэба шырока разгарнуць агітацыйную работу і да максымуму развіць сваю самадзейнасць.

М. КАЛМЫК.

Перамагчы інэртнасць апарату!

Беларусізацыя нашых устаноў, як відаць з матэрыялаў акруговай напкамсіі, яшчэ не пастаўлена на належную вышыню.

Справаздача акруговай напкамсіі гаворыць аб правярці 79 устаноў, у якіх нібы ня ведаюць беларускай мовы ўжо 10 проц. супрацоўнікаў. Паройце да пасобных пратаколаў напкамсіі, якія гавораць, што ў адносінах (без русіфіцы ўстаноў) далёка ня ўсё добра, як гэта малюе справаздача.

Ва Украінах—завяжэце паставава напкамсіі,—мала звяртаецца ўвагі з боку адміністрацыі на беларусізацыю апарату.

У Менскайпраме да апошняга часу выдзяе іерархіка на расійскай мове, кнігі таксама выдзяе на расійскай мове. Адміністрацыя ніякіх мер да пераходу апарату на беларускую мову ня прымае. Дырэктару тав. Макаравічу была абвешчана вымова.

Праверка магавіну і апарату МЦРК паказала, што працоўнікі магавіну ў службовы час гавораць на розных мовах акрамя беларускай.

Становішча з беларусізацыяй апарату прафсаюзаў як быццам палепшылася, але затае культурна і масавая работа ў вольнасьці праводзіцца на расійскай мове.

Наглядаюцца выпадкі, калі працоўнікі адхіляюцца ад вывучэння беларускай мовы. Так, напкамсіі перавага на нізшую работу старэйшага мізіцыянера Самахвалавіцкай мізіцыі і агента срым-вышуку Якаўцова, які ўпарта ўвільвае ад вывучэння беломовы.

А.

НАШЫ ВУ, СТАЖ І ПРАКТЫКА На пленуме пралетстуду

1-га сьнежня адкрыўся чарговы пленум пралетстуду. Пленум заслухаў даклад аб дзейнасці прафкому сельска-гаспадарчай акадэміі, даклад т. Слоніма аб 5-гадовым плане прафсавета і даклад т. Машалава аб працы ў галіне размеркавання студэнтаў на практыку і стажыраванне.

Згодна 5-гадовага плану прафсаветы падрыхтавалі, што нашы вышэйшыя навучальныя ўстановы змогуць забяспечыць БССР поўнасьцю дактарамі, ірмэнтамі і аграномамі. Што датычыць акадэмічных, то прыдзецца разрабываць эканамічнае аддзяленне факультэту права і гаспадаркі, узяўшы выкладчыка на гэтым факультэце з эканамічнымі асаблівасцямі краіны.

Значная праца праведзена ў галіне размеркавання скончальных ВДУ, таксама размеркавання студэнтаў. У 1938 г. было выдзялена 723 месца для практыкантаў і 56 месца для стажоўраў, у той час, як патрабавалася 1320 месца для практыкі і 644 для стажу. У сувязі з такім становішчам у першую чаргу даваліся месцы для практыкі студэнтам алошніх курсаў, а ў некаторых выпадках давалася бесплатнае прахаджэнне практыкі і стажу.

З боку прадрывства і ўстаноў ваірацыі і ваірацыянаў мена невяртальна адносіны да прыбыў і выкарыстання студэнтаў на практыцы і стажы. Як правіла, усе ўстановы і прадрывствы дамагаюцца ўсімі мерамі зменшыць устаноўлены для іх нормы. Асабліва трэба падкрэсліць адносіны ВСНГБ да гэтага пытання. Ёсць пэлы рад прыкладаў, калі студэнты выкарыстоўваюць не па спецыяльнасці. Кантроль за правільным выкарыстаннем студэнцтва ня досыць добры.

Падрыхтоўка спецыялістаў у нашых навучальных установах поўнасьцю не адкаваць запатрабаваным нашаму прамысловасці, як па колькасці, так і па якасці. Сельска-гаспадарчае акадэмія выпускае спецыялістаў у значна большым ліку, чым патрабуюць нашыя земельныя органы.

У гэтым годзе будзе выпушчана 1.364

бульбай.

Гэткае становішча ставіць працу заводу пад выгрозю згортвання працы. У звязку з гэтым прывядзена АВЕ паставілі: акрэсленаму пад адказнасць працоўныя прыняць меры прымаць да поўнай ачыі бульбы, да 1 сьнежня. Дыяпросаю і акрэсленаму заключыць дагавор з заводкіраўніцтвам на дастаўку 100.000 пуд. бульбы дадаткова.

У Чалачынскай і Кружынскай раёнах пастаўлена канкрэтная задача: загадуўляць бульбу для заводу, вывез строга забаронены да поўнага забеспячэння заводу.

ВОРША. (Наш кар.). Згодна мінскай вытворчай праграмы для шубы нага забеспячэння сыром-бульбай ма сёва завод патрабуе 400.000 пуд. На справе-ж мы бачым, далёка льявляюцца праграма. Сялата закантрактавана 232.700 пуд., але якая не дала не-сваячасова, марудна, паступае па калі і ёсць думка, што сабрала поўнае колькасць ня будзе, бо да гэтага часу паступіла толькі 64.000 пуд., ці 25 проц.

Кружынскай, Чалачынскай, Кохану-скай с.т. кааперацыі зусім не звараць увагі на сваячасовае здачу за-кантрактаванае бульбы. Выхарчтрест не каапаціцца аб забеспячэнні заводу

студэнты розных спецыяльнасцяў. Апроч гэтага 1.350 студэнтам павіна быць прадастаўлена месца практыкі. Іх-жа выдзяліць месца ў прафсаветах і аб 5-гадовым плане прафсавета і даклад т. Машалава аб працы ў галіне размеркавання студэнтаў на практыку і стажыраванне.

Успраць вымогіў пэлы рад таварышоў. Тав. Гурвіч звярочвае ўвагу на тое, што ў нас няма цвёрдага плану навучальнага ўстановаў. Трэба палепшыць справу з інтэрнатамі. Таксама праз спыніць укладанне сродкаў на ведагачыня курсы, якія вышукваюць слаба падрыхтаваных настаўнікаў. Гэтыя грошы лепш выкарыстаць на абсталяванне габілетаў, лябараторыі.

Некаторыя таварышы востра выступалі супроць таго, што ў вышэйшых навучальных установах прымаюцца студэнты па іспытах Наркамсветы, на гэтых іх на тое, што прыёмныя комісіі закончылі сваю працу. Тав. Хадасевіч спыніў на тым, што ў навучальных установах часта дрэзна стаіць справа з выкладчыкамі. Папр. у Вароніцкім сельска-гаспадарчым тэхнікуме беларускую мову выкладае такі чалавек, які ваража адносіцца да не.

Сварзіліся на тое, што дрэзна пастаўлена справа з практыкаю і стажам. З іншых республік прысылаюць да нас практыкантаў і стажоўраў, у той час, калі ў нас не халае месца для стажоўраў.

Па дакладу тав. Слоніма, пленум ЦБ пралетстуду лічыць зусім невяртална адносіны да прыбыў і выкарыстання студэнтаў на практыцы і стажы. Як правіла, усе ўстановы і прадрывствы дамагаюцца ўсімі мерамі зменшыць устаноўлены для іх нормы. Асабліва трэба падкрэсліць адносіны ВСНГБ да гэтага пытання. Ёсць пэлы рад прыкладаў, калі студэнты выкарыстоўваюць не па спецыяльнасці. Кантроль за правільным выкарыстаннем студэнцтва ня досыць добры.

Падрыхтоўка спецыялістаў у нашых навучальных установах поўнасьцю не адкаваць запатрабаваным нашаму прамысловасці, як па колькасці, так і па якасці. Сельска-гаспадарчае акадэмія выпускае спецыялістаў у значна большым ліку, чым патрабуюць нашыя земельныя органы.

У гэтым годзе будзе выпушчана 1.364

бульбай.

Гэткае становішча ставіць працу заводу пад выгрозю згортвання працы. У звязку з гэтым прывядзена АВЕ паставілі: акрэсленаму пад адказнасць працоўныя прыняць меры прымаць да поўнай ачыі бульбы, да 1 сьнежня. Дыяпросаю і акрэсленаму заключыць дагавор з заводкіраўніцтвам на дастаўку 100.000 пуд. бульбы дадаткова.

У Чалачынскай і Кружынскай раёнах пастаўлена канкрэтная задача: загадуўляць бульбу для заводу, вывез строга забаронены да поўнага забеспячэння заводу.

ВОРША. (Наш кар.). Згодна мінскай вытворчай праграмы для шубы нага забеспячэння сыром-бульбай ма сёва завод патрабуе 400.000 пуд. На справе-ж мы бачым, далёка льявляюцца праграма. Сялата закантрактавана 232.700 пуд., але якая не дала не-сваячасова, марудна, паступае па калі і ёсць думка, што сабрала поўнае колькасць ня будзе, бо да гэтага часу паступіла толькі 64.000 пуд., ці 25 проц.

Кружынскай, Чалачынскай, Кохану-скай с.т. кааперацыі зусім не звараць увагі на сваячасовае здачу за-кантрактаванае бульбы. Выхарчтрест не каапаціцца аб забеспячэнні заводу

Дыспут аб культуры працы газэтнага работніка
У чацьвер, 6-га сьнежня ў кутку сэкцыі работнікаў друку (Ленінская вул., клуб друкароў)
АДВУДЗЕЦА ДЫСПУТ НА ТЭМУ:
КУЛЬТУРА У ПРАЦЫ ГАЗЭТНАГА РАБОТНІКА
Уступнае слова зробіць тав. Сяніевіч.
На дыспут запрашаюцца ўсе рэдакцыйныя работнікі і супрацоўнікі газет і часопіскай.
Пачатак дыспуту ў 7-й гадз. увечары. Уваход вольны, ЦБ сэкцыі друку і камсамольскай арганізацыі пры падтрымцы газет і БДВ.

Бліжэйшыя перспектывы тэатру Мэйерхольда

ПЯЦЬ НОВЫХ ПАСТАНОВАК У 1929 Г.—СТЫЛЬ КАНСТРУКТЫВІЗМУ ЗАСТАЕЦЦА НЕПАРУШНЫМ ПРЫНЦЫПАМ ТЭАТРУ.—МЭЙЕРХОЛЬД БУДЗЕ СТАВІЦЬ ОПЭРУ „ІГРОК“ І КІРАВАЦЬ ПАСТАНОЎКАЮ ФІЛЬМУ „26“

ГУТАРКА СУПРАЦОЎНІКА „ЗВЯЗДЫ“ З МЭЙЕРХОЛЬДАМ

У гутарцы з нашым спецыяльным карэспандэнтам Усевалад Эмануілавіч Мэйерхольд падзяліўся бліжэйшымі перспектывамі тэатру яго імя.

— Намі намечана, — кажа тав. Мэйерхольд, — на працягу 1929 году пачаць пяць новых работ. Першая з іх — гэта новая п'еса Эрдмана, аўтара „Мандату“, які абяцаў даць яе да 1-га студзеня. Гаварыць аб наэве п'есы і яе зьместе пакуль што яшчэ рана.

Другой нашай пастаноўкай будзе новая п'еса Сельвінскага „Камандарм 21“. Яна знаходзіцца ў стадыі лабараторнай работы. Я азнаёміўся з гэтай п'есай у Парыжы і павінен адзначыць, што месцамі яна выключна па сіле. Аднак, некаторыя яе месцы патрабуюць перапрацоўкі.

Зараз Аксіёнаў разам з рэжысерай прыстаўвае да пастаноўкі п'есы Багдасьяна з жыцця мараманшаў. Гэта п'еса будзе нашай трагічнай работай.

У Парыжы мне былі прысланы

праекты рэчавага афармленьня памянёных п'ес, але шмат з іх ня былі зацверджаны з прычыны таго, што ў праектах я знайшоў адступленьні ад нашых мэтадаў работы, г. зн. у іх ня зусім моцна выказаны стыль канструктывізму.

Нарэшце, у плян нашай работы ўваходзяць п'еса Траццякова „Хочу ребенка“ і п'еса, якую абяцаў напісаць Маякоўскі.

П'еса Траццякова знаходзіцца зараз у стадыі рэзгляду яе Галоўрэпэртномам. Прыхаўшы, я, Траццякоў і Галоўрэпэртном зоймемся яе перапрацоўкай.

Калі з прычыны рэду аб'ектўных умоў, нам ня ўдасца ўсе нашы работы ўкласці ў надыходзячы сезон, дык за ўсё 1929 год мы іх усё-ж такі пакажам.

Сказав, калі будзе гатова наша першая пастаноўка, пакуль што яшчэ цяжка. Яшчэ ў надыходзячым сэзоне я буду ставіць у б. Марыінскім тэатры опэру Праноф'ева „Игрок“.

Дарчы карыстаюцца выпадкам выказаць сваю назгуду з паведамленьнямі савецкага друку, у якіх прававалі ўбрыўніць Праноф'ева за тое, што яго творы нібы не падыходзяць да пастаноўкі ў нас. Выстарчалныя довадам таго, што Праноф'еў блізікі нам, служыць тое цікаваньне, якое ўзьнята белагвардзейскім друкам супроць Праноф'ева, дзе называюць яго „бальшавіком“.

У заключэньне Усевалад Эмануілавіч заявіў, што ён зацікавіўся кіно і спыніўся на перспектывах сваёй работы ў кіно і паведаміў, што ён дагаварыўся з „Межрабпомфільм“ адносна кіраўніцтва ім пастаноўкаю кіно-п'есы, прысьвечанай расстрэлу 26 бакінскіх камісароў.

За час знаходжаньня за граніцаю Мэйерхольда тэатр атрымаў рад запрашэньняў на гастролі.

Ул Л.
Негарэлае—Менск.

ГРЫП

Для пашырэння грыпу сёлета вясень вядуцца вельмі спыраючай. Вось чаму мы маем зараз асабліва вострае выдзяленьне гэтай інфекцыйнай хваробы.

Час ад часу грып набывае вусім асобныя формы. Выдзяляцца эпідэмія, шпарка праходзіць праз рад краін ахапляе вялікую частку насельніцтва, часамі праходзіць вельмі жорстка і вялікай сьмяротнасьцю. У прамяжках паміж гэтымі, бывалі больш слабыя эпідэміі. Такія эпідэміі былі ў нас у Беларусі ў 1926 г., наглядзлася потым у 1927 г. Эпідэмію бліжэйшага году трэба таксама аднесці да ліку слабых.

Выклікаецца грып мікрабам, пад назваю бацыла Пфейфэра, якую можна знайсці ў сьлізі носа і горла захворэлага на грып. Думаець, што пры эпідэмічным грыпе ёсьць другі мікроб, які яшчэ ня выдзелены. Заразу разносіць хворы чалавек, які распырсквае кроплі вадкасці пры кашлі, чханьні. Мікробы гэтыя разьяляюцца таксама разам з самымі дробнымі кропелькамі-сьлізі пры гутарцы, так званая кропельная інфекцыя.

Вось чаму так лёгка і скоро перадаецца грып. Часам пабыць некалькі часу каля хворага, пагаварыць з ім досыць для таго, каб заразіцца грыпам.

Хвароба пачынаецца раптоўна дрыжыткамі, гарачкаю, адчуваецца агудная разьбітасьць, боль галавы, боль у канечнасьцях. Апрата таго вядуцца хрыпата, катар, цякуць сьлёзы. Тэмпература павышаецца да 38-39 градусаў, у дзяціх выпадках даходзіць да 40 градусаў. Цягнецца хвароба звычайна 4-7 дзён. Грып сам па сабе не вядуцца небясьпечным — вынікам яго бывае — запаленьне лёгкіх, сярэдняга вуха, рэзкія зьмены з боку сэрца, нервовай сыстэмы і г. д.

Хварэюць на грып людзі ўсіх узростаў, найбольш — ад 16 да 40 гадоў. Старыя людзі грып пераносяць вядуча горш. Прафэсія, як відаць, таксама робіць уплыў на захворваньне грыпам. Так, паводле статыстычных даных, людзі разумовае працы хварэюць больш, чым людзі фізычнае працы. Вялікае значэньне мае агудны стан аздараў і перш за ўсё стан сэрца. Трэба памятаць словы праф. Мялкіх — „рыхтуецца да барацьбы з грыпам — кінце курцы і ня злоўжывайце алкаголем“. Нікацін і алкаголь аслабляюць сэрца, робяць яго меней вынослівым.

Якія меры асабістае барацьбы з грыпам?

Перш за ўсё, вразумела, захаваньне ўсіх правіл гігіены: — часцей мыць рукі, кі втацца па руку, утрымліваць чыста памяшканьне, трымаць у чыстае цела, паласкаць рот, мець свой ручнік і хустачку да носу. Не наведваць захворэлых грыпам, сьцерагчы сябе ад прастуды, бялізну хворых, мыць асобна ад бялізны аздараў. Ня харкаць на падлогу. Хворых грыпам па магчымасьці трымаць у асобным пакоі. Менш наведваць ровныя абшчыны, дзе шмат людзей. У больніцу накіроўваць толькі цяжка хворых у ускладненьні, іншыя застаюцца пад наглядам раённага доктара ў сябе дома.

Паводле слоў раённага дактароў — ускладненьні зараз наглядзюцца рэдка, сьмяротных выпадкаў яшчэ ня было. Гэтымі днямі адбуецца агудны сход дактароў г. Менску, скліканы інспэктарай аддзелу аховы аздараў, дзе будзе выдзелены агудны мяляючэп эпідэміі і распрацаваны меры да яе ліквідацыі.

Д-р НЭЙФАХ.

МЕНСК

Да 10-годзьдзя БССР

3 снежня пад старшынствам т. Баліцкага адбылося пасяджэньне цэнтральнай камісіі па падрыхтоўцы да сьвяткаваньня дзесяцігодзьдзя БССР. Камісія быў заслухана даклад аб падрыхтоўцы да сьвяткаваньня ў Гомельскай акрузе.

У Гомелі да сьвяткаваньня прыставаана закладка новай сямігодкі, адкрыцьцё дзіцячага дому і паліклінікі. У Рэчыцы мяркуецца таксама закладка сямігодкі. Па лініі спажывацкай адпачынацыі 4.000 рублёў, якія пойдуч на аказаньне дапамогі вучням — дзецям сям'яна беднага. Засноўваецца 9 пастаянных стыпендыяў для дзяцей беднага ў школах сям'яна моладзі.

Для лепшага правядзеньня сьвяткаваньня ў сельскіх мясцовасьцях у кожнай раён будзе накіроўвацца па 3-4 работнікі з Гомелі, па некалькі работнікаў будзе вылучана раённа-канкомамі.

Камісія паставіла накіраваць у Гомельшчыну на час сьвятка Беларускай вандэроўны тэатр. Велдзяржкіно запрапанавана накіраваць фільмы „Лясная быль“, „Кастусь Каліноўскі“, „Гіры Лекерты“ і новую фільму — „На прастораз жыцьця“.

Камісія была заслухана залам мастакоў Волкава аб тым, што ён ніша карціну „Падпісаньне маніфэсту“. Камісія запрапанавала мастаку скончыць карціну да 11-цігодзьдзя БССР.

За дзень

— ЗБЕЗД ГІСТОРЫКАЎ-МАРКСЫСТЫХ. 27 снежня ў Маскве адбудзецца ўсеагульнае зьезд гісторыкаў-марксыстаў. Ад Беларусі на зьезд паедуць праф. Ігнатоўскі, праф. Пічэта і тав. Лучкоў. Беларуска дэлегатат выступяць з навуковымі дакладамі.

— ПАМЯЦІ ПРАФ. ГАЙДУКОВА. БДУ атрымаў ад ровных навуковых працаўнікоў, студэнтаў спачувальныя тэлеграмы з прычыны сьмерці праф. Гайдукова. Гэтымі днямі адбуецца вэчар, прысьвечаны памяці праф. Гайдукова. Маўрыдавідаў, Усьленскі і інш.

— 25.000 РУБЛЁЎ НА НАВУКОВАЕ АБСТАЛЯВАНЬНЕ. Наркамасьвет адпусціў 25.000 рублёў на набыцьцё навуковага замежнага абсталяваньня і кніг для БДУ. Грошы разьмеркаваны па факультэтах.

— ВЫВУЧЭНЬНЕ ВЫТВОРЧЫХ СІЛ БЕЛАРУСІ. 1-га сьнежня пры Беларускай Акадэміі Навук адкрыўся чарговы пленум камісіі па вывучэньні вытворчых сіл краіны. З дакладу праф. Блюдуха высьветлілася, што за апошні час камісіяй быў праведзены рад досьледаў у ровных раёнах Беларусі.

— КУРСЫ ДЛЯ НІЗАВЫХ ЗАГАТОВШЧЫКАЎ. У бліжэйшы час пры Наркамгадзі адарываюцца 4-хмесячныя курсы па падрыхтоўцы нівальных загатоўшчыкаў. Мэталком Наркамасьветы зацьвердзіў навукальным плян і праграму курсу.

ЧЫРВОНААРМЕЕЦ ТАВ. БЫШЫК ВЫЙГРАУ 500 РУБ.

Чырвонаармеец Менскага гарнізону т. Бышык выйграў па аблігацыі пазыні ўзмацненьня олімпіады гападарні 500 руб. Прадотаўнікі НКФ выяждзлі ў казарму для перадачы выйгрышу ў прысутнасьці чырвонаармейцаў. Тав. Бышык на частку выйгрышу набыў новыя аблігацыі. Па яго прыкладу пайшлі шмат чырвонаармейцаў, якія падпісаліся на ровныя сумы.

3-я ўсебеларуская мастацкая выстаўка

Выстаўка адкрыецца 30 сьнежня. За лепшыя мастацкія творы на тэмы: падпісаньне маніфэсту аб незалежнасьці БССР, „Адаеку мы спалі“, акупацыя БССР, партызаншчына і інш. будучы выданыя 11 прэміяў у суме ад 200 да 700 руб. Пры выстаўцы арганізацыя аддзела: малярства, скульптур, графікі, тэатральна-дэкарацыйна, вытворчага мастацтва, кіраміі і аддзел самавучак.

ПАМРАЖА АРЫФМОЭТРУ. Гэтымі днямі з праўленьня МДРБ невядомымі зачынамі Украдзены арыфмомэтр коштам у 1.000 руб.

РАБОТНІЦЫ З „УТЫЛІЗАЦЫ“ РАСКАЗВАЮЦЬ

Артыкул «Як утылізуе «Утылізацыя», зьместаны ў № 272 нашай газеты, выклікаў вялікую цікавасьць да работы працкалектыву «Утылізацыя» з боку партыйных, прафэсійных і гаспадарчых арганізацый.

Зараз-жа была складзена спецыяльная камісія для расьсьледваньня фактаў, паказаных у артыкуле. З першых-жа дзён сваёй работы камісія пераканалася ў тым, што ў працкалектыве маюць месца ня толькі ненармальныя адносіны паміж работнікамі і адміністрацыяй, ня толькі слабая прафэсійная і культурная работа, ахова працы, але і безгаспадарчасьць, нехайныя адносіны да сваіх абавязкаў з боку некаторых працаўнікоў.

У гэтым вялікую дапамогу аказаў камісіі скліканы ў суботу агудны сход работніц «Утылізацыі», на якім разглядаўся артыкул ў «Звязьдзе».

Выявіліся нездаровыя зьявішчы, якія доўгі час хвалявалі работніц.

— Гэта-ж упяршыню нас склікалі для супольнага абгаварэньня нашай работы. Агудныя сходы ў нас амаль ніколі ня бываюць. Толькі дзякуючы «Звязьдзе» мы сёньня сабраліся — так гавораць работніцы.

— Над намі здэкуюцца — гаво-

стаўнікі аховы працы. Мы іх ня ведалі і выказалі ім ўсё, што нас хвалявала, а яны нас потым высьмеялі і казалі:

— Ці падзённа, ці здзельна вы працуеце, ўсё роўна за рэвалюцыйныя сьвяты вам не заплацаць. (?)...

— Нашы работніцы разьбіваюцца намесьнікам загадчыка працкалектыву Поліным на групы, — гаворыць тав. Басько. «Любімчыкам» даецца лепшая работа, а тым, хто Поліну «не падабаецца», даецца найбольш цяжкая і брудная работа.

Выявілася, што дзякуючы нядбайным адносінам працаўнікоў да сваёй работы, некаторыя партыйныя сартыруюцца на некалькі разоў. Узнікла пытаньне аб тым што некаторыя працаўнікі працкалектыву пібы трымаюць цесную сувязь з прыватнікамі, якія нажываюцца на гэтай «змычцы».

Каля 30 работніц выказалася з паводу артыкулу ў «Звязьдзе».

— У артыкуле — толькі праўда. Мала напісалі. Яшчэ ня ўсё ахапілі — вось да чаго ў асноўным зводзіліся амаль усе выступленьні.

Толькі некаторыя работніцы (відавочна «любімчыкі») выступілі ў абарону Поліна. Ён, моў, нявінаваты, ён нервовы, грубы.

БЕЛАРУСІЯ ПЫТАНЬНІ ў МАСКВЕ

(Ад нашага маскоўскага карэспандэнта)

Зьніжэньне сабекошту ў прамысловасьці

У 1928-29 г. сабекошт у прамысловасьці паставіла зьнізіць у сярэднім па СССР па 7 проц., супроць 6 проц., якія намачаліся раней. Прывідум ВСНГ СССР зацьвердзіў арнаветаваныя лічы зьніжэньня па галінах прамысловасьці ў савюных рэспубліках у новым варыянце, г. зн. выходзячы з сярэдняга зьніжэньня ў 7 проц.

Трэба адзначыць, што сярэдняе зьніжэньне для прамысловасьці Беларусі супадае з агуднасьцю. Па зацьверджаных прывідумам ВСНГ лічбах, зьніжэньне сабекошту па БССР у 1928-29 г. павінна раўняцца 7 проц., пры чым па асобных галінах беларускай прамысловасьці прыняты наступныя лічы: металіпрамывловасьць — 8 проц., цагельная — 9 проц., лясная і дрэваапрацоўчая — 5 проц., шкляная — 7 проц., асвоўная хэмічная — 18,8 проц., тэкстыльная — 1,2 проц., швейная — 10 проц., скурапра-абуткавая — 6 проц., папярочная — 5,5 проц., папярочная — 3 проц., ваваліваля — 8,5 проц., махарачная — 6,2 проц., дражджавая — 9 проц., крухмала-паточная — 3 проц. і г. д.

Беларускія аддзяленьне ў Омскім раёнаку

Галоўпрафасьветы РСФСР наведзіў

Бібліяграфія „Малая советская энциклопедия“

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ: Н.М. Бухарын, Д. Л. Вэйс, М. Б. Вольфон, А. І. Дагадаў, А. Ф. Кон, С. В. Касіёр, А. Е. Крыніцкі, Н. Н. Крупская, П. І. Лебедзёў-Паланскі, Н. М. Лукін-Антаню, Н. Л. Мешчарнікаў, Н. Н. Накаракаў, Ф. Ф. Раскольнікаў, В. І. Мілюцін, Я. Э. Стэн, О. Ю. Шмідт.

Цяжка і адказная работа перабудовы ўсёго жыцьця на новых сацыялістычных пачатках пастаянна патрабуе ад творцаў гэтага новага жыцьця самых рознастайных ведаў, якіх не дало ім іх ранейшае жыцьцё і ранейшая работа. Часта такія веды трэба атрымаць неадкладна, не вварачаючыся да бібліятэк і тоўстых кніг, у якіх малапрактычнаму чалавеку цяжка разабрацца і знайсці патрэбную для яго справу. Такія справы і атрымліваюцца звычайна ў энцыклэпэдыях. Але існаваўшыя да рэвалюцый энцыклэпэдыі вельмі ўстарэлі ва ўсім адноснах. У іх зусім не адбываецца той пералом сьветапогляду ва ўсім галінах, які адбыўся за апошнія гады ў зьвязку з перамогаю пралетарскай рэвалюцыі ў СССР і з ростам рэвалюцыйнага пралетарскага руху ва ўсім сьвеце. Усе старыя энцыклэпэдыі прасякнуты буржуазным сьветапоглядам. Старыя энцыклэпэдыі не адбываюць тых зьмен, якія адбыліся за апошнія гады ў зьвязку з сусьветнай вайной, якая перакроіла граніцы многіх дзяржаў, ня ўлічвае зьмен, унесеныя шпаркім, бурным ходам аканамічнага разьвіцьця; яны не адбываюць усіх тых новых вынаходстваў, якія зроблены ва ўсім галінах ведаў за апошнія гады.

Рэвалюцыйныя энцыклэпэдыі вусім няпрыгодныя для сучаснага моманту, для сучаснага чытача.

Праўда, два з паловага гады таму назад пачала выходзіць «Большая Советская Энциклопедия» (БСЭ), якая па сьветапогляду сваім зусім адвальныя патрабаваньні сучаснасьці і ўлічвае тое новае, што было ўнесена ў навуку за апошнія гады. Але гэтая энцыклэпэдыя вельмі вялікая для працоўнага; па цане яна мала даступная для іх невялікага бюджэту і сканчэньне яе выданьня патрабуе многа часу. Акрамя таго, і гэтая энцыклэпэдыя па выкладаньні сваім вельмі цяжкая для рабочых і іншых малападрыхтаваных чытачоў. Таму выданьне БСЭ ня зьнішчыла неабходнасьці выданьня другога, меншага па аб'ёме, больш таннага і больш папулярнага справачнага слоўніка.

Такі слоўнік і зьяўляецца ў сучасны момант. Гэта «Малая Советская Энциклопедия». Яна выдаецца тым жа выдавецтвам, што і вялікая, пад наглядом таго-ж назначанага ЦВК РСФСР прывіддому, які складаецца з раду адказнейшых працаўнікоў УсеКП(б) і савецкай улады, і пад кіраўніцтвам рэдакцыйнага савету, які таксама складаецца з раду выдатных і адказных працаўнікоў. Артыкулы малой савецкай энцыклэпэдыі пішуча аўтарамі, якія зьяўляюцца ня толькі вучонымі, але і папулярна-затарамі. Да стварэньня малой энцыклэпэдыі былі прыцягнуты і рабочыя, якім раздаваліся гранкі артыкулаў і якія рабілі рад каштоўных і дзелных укаваньняў у адноснах як зьместу, так і папулярнасьці вы-

Увага наапрацы

У № 235 газ. «Звязьда» была надрукавана заметка пад назваю «Клябаняў — кароль сьнежнага рынку», у якой пісалася, што Клябаняў зьяўляецца самым буйным скупальчыкам сена на менскім рынку, што ў яго куплялі сена дзяржаўныя ўстановы, тады як органы каапэрацыі амаль што ня цікавіліся справамі загатоўва сена і забесьпячэньня.

Заметка была правэрана НК РСІ і паказаны факты падцьвердзіліся. Высьветлілася, што ў Клябанява купілі сена 16.263 пуд. толькі дзяржаўныя ўстановы буйнымі партыямі, а калі падлічыць зварот па продажы дробнымі партыямі і прыватным асобам, то будзе яшчэ больш. Паставіваю НК РСІ прапанавана НК Гандлю БССР прыняць усе меры да таго, каб дзяржаўныя прадпрыемствы забясьпечвалі сенам праз загатоўчы дзяржаўныя арганізацыі. Зьвернута ўвага арганізацыі, якія куплялі сена ў Клябанява, на тое, каб апошнія пры загатоўках сена не карысталіся паслугамі прыватніка.

Першая беларуская опэра

Белмузтэхнімум рыхтуе да 10-цігодзьдзя абвясчэньня БССР пастаноўку першай беларускай опэры «Тара на Парнасе». Музыка напісана наапрацытарам Аладавым і лібрэто Ю. Дрэйзіным.

У дні вьспятаваньня Белмузтэхнімум наладзіць вялікі сымфанічны наадрт. Будучы вынананы беларуская сюіта, напісана наапрацытарам Рагоўскім у 1911 г. асацыяцыя «Беларуская»

Толькі дзякуючы «Звяздзе» мы сёння сабраліся — так гавораць работніцы.

— Над намі здзекуюцца — гаворыць работніца Круціцкая. Аднойчы ў сартыровачнае аддзяленне прышоў камерцыйны агент Дуброў з яшчэ адным супрацоўніком калектыву і адрэкамандаваліся, як прад-

Толькі некаторыя работніцы даволна «любімчыкі» выступілі ў абарону Паліна. Ён, моў, нявінаваты, ён перовы, грубы.

Для абмеркавання вывадаў камісія будзе склікана яшчэ адзін агульны сход работніц «Утылізацыі».

С. ГАЛКІН.

Беларускае аддзяленне ў Омскім рабфаку

Галоўпрафсаветы РСФСР наменілі адкрыць Беларускае аддзяленне ў Омскім рабфаку. Гэта будзе першы беларускі рабфац у Сібіры, што мае асаблівае значэнне, бо ў Сібіры налічваецца некалькі сот тысяч беларускага насельніцтва.

роўя, два будзе выдзелены ўзлыны малонак эпідэміі і распрацаваны меры да яе ліквідацыі.

Д-р НЭЙФАХ.

— ГРЫП. Лік хворых на грип з кожным днём павялічваецца. За чарашні дзень у цэнтральнай амбулаторыі было каля 800 вылікаў хворых на дом, 2-3 амбулаторыі — 640 вылікаў.

Акрамя таго, старыя эпідэмія-дэмы выдалася для буржуазіі і для высокай інтэлігенцыі, а зусім не для рабочых. У іх няма мноства такога, што патрабна рабочым; яны па зместы сваім не прыстасаваны для рабочых. Усё гэта робіць старыя да-

ча, якія рэалізавалі грані артыкулаў і якія рабілі рад каштоўных і дзельных указаўняў у адносінах як зместу, так і папулярнасці выкладання.

У сучасны момант вышаў з друку першы том малой савецкай энцыклапедыі. Усё выданае будзе складана з 6 томаў і будзе скончана летам 1930 г.

нагадаць влікі сымфанічны нацэрт. Будучы вынаны беларускаю сміта, напісаная нампэзітарам Рагоўскім у 1911 г., сымфанічны твор музыкі Цімоцкага і інш.

Экспарт грыбоў

Белляержандаль экспартваў 2 вагоны сусаных грыбоў у Амерыку і 1 в пазов вагоны марынаваных грыбоў у Італію. Да першага дзістанда Белляержандаль загатоўіў яшчэ 900 пуд. марынаваных грыбоў, а кааператыва загатоўіла на экспарт каля 200 пуд.

Сусаных грыбоў усімі загатоўдзімі загатоўлена да 4500 п.

Можна спадзявацца, што пачы на скарпе сусаных грыбоў будзе выкаваны, бо устаноўленыя пачы загатоўчай практыкай апраўдваюцца.

Загатоўлены ў гэтым годзе грыбы па якасці на 30 проц. лепш грыбоў мінулагагодняй загатоўкі.

Беларускі інстытут пэдалёгіі і пэдагогікі

Галоўнавука высунула праект арганізацыі ў Беларусі навукова-даследчага інстытуту пэдагогікі і пэдалёгіі. Пры ім намерана арганізацыя пэдагогічнага музэю. Інстытут будзе вывучаць праблемы марксыскай пэдагогікі, рацыяналізацыі пэдагогічнай работы і г. д.

Калі-ж гарсавет пачуе?

Праводзіцца каналізацыя, пачаеці брудную Нямігу, будуецца трамвай, ёсьць намер парабрукаваць Лешіўскую вуліцу асфальта-бітопам, а ў 200 саж. няж ад СНК—зваліца.

Цялі Татарскі раён і ўзбярэжжа Сьвіслачы прымушаны піль вяду з гэтай ракі, якія забрукавана заводзімі і павосканінем ануц. Гэта вяду восенню ў вясну сьвіслацкія кілаьці шэрым круцікам ад бруду. Гэта таму, што на добрабыт Татарскага раёну не звачрочваюць нікае ўвагі.

Ва ўсім раёне ёсьць 2-3 студыі і яны належаць уласнікам, а большасці пасельніцтва прыходзіцца па вяду хадзіць у горад за вярсту.

На рагу Валікай і Мала-Татарскай вуліц раней быў водараборны крант-калёнка, а цяпер і яго няма. Чаму?

Ахова здароўя, у метах прафіляктыкі, павіна адраваціць Татарскі раён, які зьяўляецца вельмі небяспечным у адносінах пашырэння заразы на ўвесь горад.

А. Оршын.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— У сераду, 5 сьнежня г. г., а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканьні акругковаму МОПР'у (Савецкая, 87, другі паверх) адбудзецца пашыраны пленум Гаррайковаму МОПР'у з удзеям актывістаў ячэек.

Паведамляючы аб гэтым, Гаррайком просіць членаў пленуму зьявіцца абавязкова; запрашаюцца старшыні і члены бюро ячэек і старшыні рэвізійных камісій.

Парадак дня:

1. Справаздача аб працы райкому.
2. Вынікі 2-га пленуму Менскага АК МОПР'у і правядзеньне кампаніі „Зімовай дапамогі“.

— Дом Асьветы. У чацьвер, 6-га сьнежня, а 6-й гадзіне ўвечары адбудзецца парада сакратароў групоўкаў, мясцоваў і прафалегатаў устаноў, якія знаходзяцца на гарадзкім каштарысе.

Яўка—абавязкова.

Роўна а 8 гадзіне ўвечары адбудзецца званькі прафкурсаў гарадзкаго прафактыву.

Адзнаны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

С. Е. Н. Ё. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

Кіно-тэатр „КУЛЬТУРА“
АД АЎТОРКА, 4-га СЬНЕЖНЯ
ГРАНДЫЁЗНАЯ ПРАГРАМА
І. НЯМЕЦКІ БАЯВІК
„МОРАЛЬ“
 у 6 частках.
 У гал. ролі вядомая нямецкая артыстка **ЭЛЬЕН РЫХТЭР.**
 II. МАСТАЦКІ ФІЛЬМ ВЯТВ. ДЗЯРЖВАЕНВІНО
„Мост праз р. Выпь“
 у галоўнай ролі **І. ЧУВЕЛЁЎ.**
 —) **КАСА АДЧЫНЕНА АД 5 годз.**
 Пачатак 1-га сьвансу а 7 г. 45 м., 2-га—а 8 г. 45 м., 3-га—а 10 г. 45 м.

1-шы дзіцячы кіно-тэатр „ЮНЫ ПІАНЭР“
 (былы „ПРАЛЭТАРЫ“)
АД АЎТОРКА, 4 СЬНЕЖНЯ, НОВЫ ФІЛЬМ ВЯТВОРЧ. „СОВКІНО“
ЗАПАТЫ МЁД
 у 5-ці часьцях
Звыш праграмы кіно-хроніка „СОВКІНО“
ЦАНА БІЛЕТА 15 КАП. | МЕСЦЫ НУМАРАВАНЬЯ
 Пры калектывным наведваньні—10 проц. месц дзюцца бясплатна для разьмеркаваньня сярод бяднейшай часткі вучняў. Папярэднія заяўкі аб калектывным наведваньні прыймаюцца штодзённа ў памяшканьні кіно ад 2 в пал. да 8 годз.
 Пачатак сьвансу а 3 з пал. годз. дня. | Каса—ад 2 з пал. годз. дня.

Кіно „СПАРТАК“
СУСЬВЕТНЫ БАЯВІК
2 сэрый ў адзін сьванс 2
НАЕЗЬНІК
з УАЙЛЬД-ВЭСТА
 драма ў 13 част.
 У галоўн. ролі **Ката Вачнадзе**
 Каса адчынена ад 5 годз. веч.

Газэта „Зьвязда“
 з дадаткам часопісі **„Большавік Беларусі“**
 на месяц **1 р. 05 к.**
 Каштуе 1 р. 05 к.

НАУКА І ТЕХНІКА
 САМЫЙ РАСПРАСТРАНЕННЫЙ ПОПУЛЯРНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ОТКРЫТА 1929 ГОД
ПОДПИСКА РАДИО МЕДИЦИНА АВИАЦИЯ
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
52 НОМЕРА **24 ПРИЛОЖЕНИЯ ГОДА**
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
 без прыложенья: 1 м.—40 к., 3 м.—1 р. 20 к., 6 м.—2 р. 30 к., 12 м.—4 р.
 з прыложеньнямі: 1 м.—60 к., 3 м.—1 р. 70 к., 6 м.—3 р. 25 к., 12 м.—6 р.
 ЗАКАЗЫ І ДЕНЬГИ (перасылкі) НАПРАВЛЯЮТ: Ленінград, „Т“, Фонтанна, 57, Кал-отэ „Красная Газета“. **ПОДПІСКА ПРІНІМАЕТСЯ:** Масква, отдео „Красной Газеты“, Советская кв., 34, отдео „центр. кол-отэ, кіоскі на контрагентства початы, отдео“ і ў перададзеных і вольна почтова-тэлеграфічных отдеоленнях і кантоках.

КІНО „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“
 АД 4-ГА СЬНЕЖНЯ
ВЯЛІКАЯ НЯМЕЦКАЯ ПАСТАНОЎКА
ДАЧКА РАФКЕ
 мастацкая драма ў 8 частках
 у галоўнай ролі славет. нямецкі артыст **ВЭРНЭР КРАЎС** (вядомы па фільме „Жонка статс-сакратара“, роля сакратара)
Звыш праграмы: гастролі артыстага лэнінградскай эстрады **Сяргея ВРОНСКАГА** ў арыгінальным рэпертуары папулярнага сатырыка
 Пачатак сьвансу: 1-га—а 7 г., 2-га—а 8 г. 45 м., 3-га—а 10 г. 30 м. Каса—ад 5 годзі.

Увага! Снора, снора, снора
 у сусьветн. баявіку **Скрыпач з Флёрэанцы**

ПРАЦЯГВАЕЦЦА
 прыём падпіскі на газэту **Зьвязда**
= на СЬНЕЖАНЬ =
 Калі вы яшчэ не падпісаліся, пасьпяшайцеся сёньня-ж здаць падпіску на „Зьвязду“

Да ведама падпісчыкаў „Зьвязды“
 3 сьнежняшнім нумарам газэты „Зьвязда“ разьмешчана ча-оопісь **ОГОНЕК** № 49 (297) (першы нумар за сьнежань м-ц)

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога адзіны дня.

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ апошнія тры дні 4, 5 і 6 сьнежня
 амерыканскі трука-прыгоднікі кіно-раман
ПАМІЖ ЖЫЦЦЁМ І СЬМЕРЦЮ
 у 2-х сэрыйх 14 част.
 у 2-х сэрыйх 14 част.
 у адзін сьванс
 У галоўнай ролі **ВІЛЬЯМ ДЭСМОНД**
 Пачатак 1-га сьвансу а 6 г. 30 м. увеч.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі

- | | |
|--|---|
| М етрычны выпіс Раскін Е. В., выд. Астрашчыка-Гарадзенькім РВК. 566 | Ч ленская кааперацыйная кніжка № 2068 Крыцкай Е. Г., выд. Менскім прыгар. сьпажывецкім т-вам «Земляроб». 579 |
| К ааперац. кніжка Лявьева Г., выд. МЦРК. 567 | П асьведч. на атрыманьне дапамогі Шкляр В. X., выд. Менстрахкасай. 580 |
| К ааперацыйная кніжка Шалмана Ф., выд. МЦРК. 568 | К ааперац. кніжка № 12621, выд. МЦРК на імя Ёзюха Д. I. 581 |
| А сабовая кніжка Камероўскага С. за № 1406, выд. Астрашчыка-Гарадзенькім РВК. 569 | Ч ленскі білет № 4626 Байдак В., выд. саюзам працасьветы. 582 |
| К ааперац. кніжка Вэрыга Б., выд. МЦРК. 570 | К ааперац. кніжка Ідэльсона Ш. X., выд. МЦРК. 583 |
| Б іржавая картка Марголін X. Г., выд. Менскай біржай працы. 571 | К ааперац. кніжка Вайнгаўза А. I., выд. МЦРК. 584 |
| П ашпарт Натус Л. I., выд. Менскай міліцыяй. 572 | |
| К ааперац. кніжка Ліўшыца Р. Г. за № 4167 выд. МЦРК. 573 | |
| К ааперац. кніжка № 2856 Г. I. Гуравіч, выд. МЦРК. 574 | |
| К ааперац. кніжка Лесьніка Э. А., выд. МЦРК. 575 | |
| Ч ленская кніжка № 6-2457 Войніч I. I. выд. саюзам будаўнікоў. 576 | |
| Ч ленская кніжка Ячэўскай Е. Н., выд. Менскім сьпажывецкім т-вам Земляроб. 577 | |
| К ааперац. кніжка № 22238 Вялічка Н., выд. МЦРК. 578 | |

Кошт публікацый 50 кап.
 аб згубе дакуманту

Кошт абвесткі 3 р.
 аб адшуканьні асоб

Кошт абвесткі 2 р.
 аб продажы хатняй маемасьці